



# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Урад Беларусі завяршае выпрацоўку комплексу мерапрыемстваў, якія дадуць магчымасць утрымаць інфляцыю на ніжняй мяжы — 19 працэнтаў, а магчыма, застацца на працягу 2012 года на ўзроўні 15-16 працэнтаў. Аб гэтым Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэву 27 лютага далажыў намеснік прэм'ер-міністра Сяргей Румас.

Прэзідэнту далажана аб сітуацыі на валютным рынку і мерах, якія прымае ўрад па недапушчэнні неабгрунтаванага росту цэн. Пытанні функцыянавання валютнага і спажывецкага рынку знаходзяцца на пастаянным кантролі кіраўніка дзяржавы.

За тры тыдні лютага інфляцыя склала 1,4 працэнта. Найбольшы ўклад у яе ўнеслі паслугі вышэйшай адукацыі, якія выраслі на 19 працэнтаў, а таксама выраўноўванне акцыяў на алкагольнаму прадукцыю.

Цэны больш як на 40 працэнтах таварных пазіцый, па якіх вядзецца маніторынг, захаваліся або на ўзроўні студзеня, або на працягу лютага сталі ніжэйшымі. Паводле слоў Сяргея Румаса, гэта сведчыць аб тым, што манетарныя фактары інфляцыі ўжо адшлі на другі план і з пачатку года па шэрагу таварных пазіцый назіраецца стабілізацыя.

Кіраўнік дзяржавы даручыў не здымаць са штодзённага кантролю дынаміку цэн.

Што датычыцца сітуацыі на валютным рынку, то яна таксама стабільная. Расціць уклады насельніцтва ў банках. Так, па выніках лютага рост тэрміновых укладаў толькі па беларускіх рублях прагназуецца на ўзроўні Вр1 трлн.

На сустрэчы размова ішла таксама аб Еўразійскай эканамічнай камісіі, якая пачала работу са студзеня 2012 года. Кіраўнік дзяржавы праінфармаваны аб тым, як ідзе ўкамплектаванне дэпартаменту ЕЭК Беларусі мае квоты ў памеры 7 працэнтаў. На шэраг кіруючых пасадаў у дэпартамент аб'яўлены конкурсы, некаторыя з іх ужо завершаны, і грамадзяне Беларусі загадамі назначаны на кіруючыя пасады ЕЭК.

## ГОМЕЛЬСКАЯ ВОБЛАСЦЬ РАЗЛІЧАЕ ў 2012 ГОДЗЕ ПАВАЛІЧЫЦЬ АБ'ЁМ ПРЫЦЯГНЕННЯ ПРАМЫХ ЗАМЕЖНЫХ ІНВЕСТЫЦЫЙ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 27 лютага правёў рабочую сустрэчу са старшынёй Гомельскага аблвыканкама Уладзімірам Дворнікам.

На сустрэчы разгледжаны вынікі развіцця рэгіёна ў мінулым годзе, ход выканання даручэнняў Прэзідэнта, планы і перспектывы на будучае.

Асабліва ўвагу кіраўнік дзяржавы звернуў на аграрную сферу ў сувязі з існуючымі кліматычнымі змяненнямі. «Гомельшчыну трэба прыстасоўваць да клімату з пункту гледжання сябу сельскагаспадарчых культур і вядзення сельскай гаспадаркі ў цэлым», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Уладзімір Дворнік далажыў аб стане справы ў сельскай гаспадарцы вобласці, у тым ліку жывёлагадоўлі. У рэгіёне пайшлі на павелічэнне ў севазароце долі засухоустойлівых культур, перш за ўсё кукурузы. Гэта дало магчымасць нарыхтаваць дастаткова кармоў для стабільнага павелічэння аб'ёму прадукцыі жывёлагадоўлі.

Таксама абмяркоўвалася развіццё Палескага рэгіёна, у першую чаргу заходняй часткі Гомельскай вобласці і ўсходу Брэсцкай.

Як адзначыў губернатар, па выніках 2011 года толькі 2 з 16 прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця (будуінства жылля і прыцягненне інвестыцый) былі ніжэйшыя за ўзровень мінулага года. Разам з тым прамых замежных інвестыцый за мінулы год прыцягнута ў тры разы больш, чым у 2010-м — больш як \$200 млн.

На 2012 год ужо сфарміраваны інвестыцыйны партфель, які, як чакаецца, дасць магчымасць павялічыць гэты аб'ём.

На добрым узроўні працуюць рэальны сектар эканомікі, вобласць мае значны прамысловы патэнцыял. Дадатковы імпульс развіццю рэгіёна павінен надаць праект па распрацоўцы Петрыкаўскага радовішча калійных соляў. «Для Гомельскай вобласці гэта будзе вялікі рыбок у прамысловасці, і для людзей будучы створаны добрыя ўмовы», — сказаў Уладзімір Дворнік.

Аляксандр Лукашэнка даручыў больш актыўна рэалізоўваць меры, накіраваныя на сацыяльна-эканамічнае развіццё Гомельшчыны.

## АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ЗАЦВЕРДЗІў ПАГАДНЕННЕ АБ УВЕКАВЕЧАННІ ПАМ'ЯЦІ АБ МУЖНАСЦІ І ГЕРАІЗМЕ НАРОДАў СІД У ВАВ

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 24 лютага падпісаў указ, якім зацверджана Пагадненне аб увекавечанні памяці аб мужнасці і гераізме народаў дзяржавы — удзельніц Садружжя Незалежных Дзяржаў і Вялікай Айчыннай вайны 1941—1945 гадоў, падпісанае ў Душанбэ 3 верасня 2011 года. Упаўнаважаны органам па рэалізацыі пагаднення вызначана Міністэрства абароны.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

## НАЦЫЯНАЛЬНЫ ПРАВОВАЫ ІНТЭРНЭТ-ПАРТАЛ БУДЗЕ АДЗІНАЙ КРЫНІЦАЙ АФІЦЫЙНАГА АПУБЛІКАВАННЯ ПРАВОВЫХ АКТАў

Адзінай крыніцай афіцыйнага апублікавання прававых актаў у Беларусі прызнаецца Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал (www.pravo.by). Прэзідэнт Беларусі 24 лютага выдаў Дэкрэт № 3 «Аб некаторых пытаннях апублікавання і ўступлення ў сілу прававых актаў Рэспублікі Беларусь» і ўказ № 106 «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у некаторыя ўказы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь».

Датой афіцыйнага апублікавання прававога акта будзе з'яўляцца дата яго размяшчэння на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале Беларусі.

З улікам існуючай практыкі прававыя акты будзь таксама абнародованыя (публікаваныя) ў афіцыйных выданнях: газетач «Советская Белоруссия», «Звязда», «Народная газета», «Рэспубліка», а таксама ў выданнях, якія выдзяляюцца мясцовымі Саветаў дэпутатаў і выканаўчымі і распарадчымі органамі абласнога і базовага узроўняў. За дзяржаўнымі органамі захоўваецца абавязак накіроўваць у гэтыя выданні копіі прынятых імі прававых актаў для абнародвання (апублікавання), а за выданнямі — абавязак абнародваць акты ў строгай адпаведнасці з падпісанымі тэкстамі. Пры гэтым такое абнародванне (апублікаванне) будзе з'яўляцца неафіцыйным.

Прававыя акты таксама будзь публікаваныя ў зборніку прававых актаў «Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь», які выдаецца Нацыянальным цэнтрам прававой інфармацыі. Зборнік можа распаўсюджвацца па заяўках грамадзян і арганізацый, па падпісцы, праз рознічную гандлёвую сетку і іншымі спосабамі.

Акрамя таго, дэкратам вызначаецца парадак афіцыйнага апублікавання нарматыўных прававых актаў мясцовых Саветаў дэпутатаў, выканаўчым і распарадчым органам у пярвічнага тэрытарыяльнага ўзроўня, у тым ліку з выкарыстаннем сеткі інтэрнэт.

Цяпер у Беларусі створана дакладная сістэма ўліку прававых актаў, якая забяспечвае ўключэнне актаў заканадаўства ў Нацыянальны рэестр прававых актаў Беларусі за самы кароткі тэрмін. Разам з тым скарачэнне тэрмінаў давядзена да грамадзян і арганізацый прававой інфармацыі немагчыма без удасканалення існуючай сістэмы афіцыйнага апублікавання прававых актаў, якая кардынальна не пераглядалася на працягу некалькіх апошніх гадоў і мае асобныя недахопы. У мэтах вырашэння гэтых пытанняў дэкратам устанавіваюцца новыя, адпаведныя ўсім патрабаванням сучаснага інфармацыйнага грамадства парадак афіцыйнага апублікавання прававых актаў.

Як растлумачылі ў прэс-службе, дэкрэт накіраваны на удасканаленне сістэмы афіцыйнага апублікавання прававых актаў, давядзена і да ўсеагульнага ведама на аснове шырокага выкарыстання сучасных інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій.

У мэтах развіцця палажэнняў дэкрэта таксама выданы ўказ № 106, згодна з якім на КНП ўскладаецца афіцыйнае апублікаванне прававых актаў на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. У пералік дзяржаўных органаў, чые нарматыўныя прававыя акты падлягаюць абавязковай юрыдычнай экспертызе ў Міністэрстве юстыцыі, уключаюцца Следчы камітэт, Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта і Камітэт дзяржаўнага кантролю.

Дакументы ўступаюць у сілу з 1 ліпеня 2012 года за выключэннем некаторых пунктаў.

Знешнеэканамічнай дзейнасці Мытнага саюза. Пры гэтым вызваляецца ад ПДВ прадугледжана ўжыванне на тэрыторыі Беларусі тэхнічныя сродкі для прадзіяктыўнай інавацыі (і або) разбіліццё інавацыяў, лекавыя сродкі, вырабы медыцынскага прызначэння, пратэзна-артэпедычныя вырабы, медыцынскую тэхніку, а таксама сыравіну і матэрыялы, камплектуючыя вырабы для іх вытворчасці, паўфабрыкаты да іх (згодна з прыкладзенымі да ўказа пералікамі).

Як адзначылі ў прэс-службе, прыняцце ўказа з'яўляецца адным са складніку ў сістэме мер паслядоўнага удасканалення парадуку падаткаабкладання тавараў медыцынскага і сацыяльнага прызначэння.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.



## ЯК ЗІМУ ПРАВЯДЗЕШ, ТАК І ГОД ПРАЖЫВЕШ!

У старажытным земляробчым календары беларусаў было не шмат свят, тым больш зімовых, якія вылучаліся б шчырай вяселлю, шумнымі пацэхамі, гульнямі і забавамі. Толькі Масленіца (асабліва яе апошні дзень, які прыпадае на нядзелю) дэзавяляла разнаўлічца душы і добра паесці, і ўволю павесліцца. Ведаючы, што гуляць будзь і ў буйных гарадах, і ў райцэнтрах, і ў шматлікіх вёсках Беларусі, я вырашыў наведць паселішча на памежжы трох прыстальных раёнаў. Прылепы быццам «прыляліся» адразу да Мінскага, Лагойскага і Смалявіцкага раёнаў.

Ландшафт у вёсцы Прылепы нібы знароч створаны для гуканя вясны, для масленіцы — чарада пагоркаў, і адзін вышэй за другі. Узбягай на вяршыню і спявай сваю вяснянку! Далёка будзе чуваць голас. А калі на санках з самай гары ветрыкам зляццё ці вярчэннем скаціцца? Напэўна, некалі так і было: горы гудзелі ад вяселлю і звонкага першавясновага смеху. На жаль, гэтыя асаблівасці прыроды ў вёсцы Прылепы цяпер у разлік не бяруцца. Хоць і вяселліца ёсць камя, і вяснянкі спяваць таксама. Таму «масленіцы», «купаллі», «каляды» і іншыя а-ля абрадавыя тусюкі



у гэтай прыгожай прыазёрнай вёсцы адбываюцца толькі на прыклубнай пляцоўцы і даволі казёна, па добра засвоеных і мала чым адрозных сцэнарыяў. Але гэта «ввароба» не адных Прылепаў. Мясцовыя адметнасці і каларыт паўсюль размываюцца ўсё мацней, і за іх захаванне і адраджэнне вядзецца сапраўднае змаганне.



ПРАКАВЕТНАЕ



СТАР. 8

## РОЗГАЛАС

### АТЛАНТЫКА ПРЫНЯСЕ МОКРЫ СНЕГ З ДАЖДЖОМ

У аўторак наша краіна застанецца пад уплывам пахаванага атмасфернага ціску, толькі напрыканцы дня да заходняй мяжы падыдзе атмасферны фронт з боку Атлантыкі, паведамляе рэдакцыя спецыяліст Рэспубліканскага гідрометцэнтра Міністэрства Вольга Фядотава.

Таму сёння без ападкаў, толькі ўвечары па Брэсцкай, Гродзенскай і па захадзе Віцебскай абласцей пройдзе снег. Максімальная тэмпература паветра ад мінус 4 па паўночным усходзе да плюс 3 градусаў па захадзе краіны.

У сярэдзі фронтальны раздзел будзе рухацца далей на ўсход, і ўначы амаль паўсюдна, а ўдзень месцамі пройдзе мокры снег і дождж. У асобных раёнах галалёд, па дарогах галалёдзіца. Тэмпература ўначы 0—мінус 7, па ўсходзе да 8—10 марозу. Удзень — 0—плюс 5 градусаў, у Брэсцкай вобласці да 7 цяпла.

У першы дзень вясны часам будзе ісці мокры снег і дождж, месцамі туман, на асобных участках дарог уначы і раніцай галалёдзіца. Уначы на 1 сакавіка ад мінус 5 да плюс 2 градусаў, удзень — 0—плюс 5, па захадзе Брэсцкай і Гродзенскай абласцей да плюс 7. Сіноптыкі падлічылі, што такі тэмпературны фон на гэтым тыдні будзе на 3—6 градусаў вышэй за кліматычную норму.

Сяргей КУРКАЧ.

### «КАМП'ЮТАРНЫЯ» ТАНКІСТЫ І ПІЛОТЫ ВАЯВАЛІ ў ГРОДНЕ

У гродзенскім клубе «Альфа Цэнтра» прайшлі спаборніцтвы адкрытага кубка Беларусі па кіберспорце, прысвечаныя Дню абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл па прызы Міністэрства абароны і Гродзенскага аблвыканкама. Сярод арганізатараў быў таксама Гродзенскі абласны камітэт БРСМ і беларуская кампанія Game Stream, якая распрацавала адзін з самых паспяховых анлайн-гульняў World of Tanks («Свет танкаў»).



СотаБЕЛТА

Падчас адкрыцця турніру байцы спецназу прадэманстравалі прыёмы рукапашнага бою. А ў віртуальных баях на зямлі і ў паветры (у дысцыплінах World of Tanks і «л-2. Штурмавік») сваё майстэрства паказалі каля сарака «камп'ютарных» танкістаў і пілотаў з Беларусі, Расіі і Украіны. У фінальным турніры сапернічалі тры каманды, якія перамаглі ў адборачных гульнях, а таксама каманда Міністэрства абароны Беларусі «Авангард». Перамагла каманда «The Red: «Раш на цэнтры», якая даказала, што з'яўляецца адной з мацнейшых у кіберспорце на рускамоўных серверах, а мажліва, і ва ўсім свеце. На другім месцы — каманда «Squad», на трэцім — «Авангард», на чацвёртым — «The Red: Aces».

Барыс ПРАКОПЧЫК.

### ТРАЛЕЙБУС ПРАТАРАНІў КАНСТРУКЦЫЮ ПРЫПЫНАЧНАГА ПУНКТА

Учора ў 8 гадзін раніцы ў Мінску тралейбус з пасажырамі пратараніў канструкцыю прыпыначнага пункта грамадскага транспарту. На ішчасце, ні пасажыры, ні людзі, якія стаялі на прыпынку, не пацярпелі.

— Здарэнне адбылося на вуліцы Кальварыйскай. У тралейбуса 4-га маршрута, паводле папярэдніх звестак, адказаў тормаз. Аднак паколькі ён пад'язджаў да прыпынку, хуткасць была невысокай, — расказала «Звязда» старшы інспектар па агітацыі і прапагандзе АДАІ Фрунзенскага раёна Алена Волчак. — Людзі, якія стаялі на прыпынку, паспелі адбегчы. Тралейбус з'ехаў з праэзнай часткі і ударыўся ў бакавую сценку канструкцыі прыпыначнага пункта. Урачы хуткай дапамогай шпіталізавалі толькі адну жанчыну. Яна цяжкараня, і медыкі прынялі рашэнне паназіраць за ёй станам нейкі час у стацыянары. Пасажыры ў тралейбусе было няшмат: ніхто не рухаўся з цэнтра горада ў бок станцыі метро «Пушкінская». Ніхто з іх траўмаў не атрымаў.

Алена АЎЧЫНІКАВА.

Навіны Беларусі і замежжя ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

## ВЫЛЕЧЫЦЬ СЭРЦА, ЯКОЕ «КРЫЧЫЦЬ»

Сёння метад гомельскіх кардыяхірургаў не мае аналагаў у свеце

— Уявім, што зрытраціць, які пераносіць гемаглабін, — гэта машына і на ёй можна даехаць да пад'езда, але ўночы дома на ёй не ўдзешся. А вось кісларод пры ўжыванні нашага метаду, пранікае паўсюль і ў вадкім стане рухаецца далей па капіляры. Потым, як пешаход, трапляе ў неабходную «кватэру» — тую зону, якая пашкоджана хваробай, і гэтую зону вырастоўвае.

Вось так малаўчына загадчык аддзялення гіпербарычнай аксігенацыі Гомельскага абласнога кардыялягічнага дыспансэра, прафесар Дзмітрый САЛІВОНЧЫК тлумачыць «недасведчаным» сутнасць лячэння малымі дозамі кіслароду ў баракамерах. Ён нядаўна абараніў доктарскую дысэртацыю па лячэнні пацыентаў з ішэмічнай хваробай сэрца метадам гіпербарычнай аксігенацыі. Яго метады ўпершыню ў Беларусі сталі ўжывацца гомельскімі кардыялягі. За апошнія 10 гадоў даследаванне было праведзена на трох тысяч пацыентаў і паступова ператварылася ў вялікую навуковую працу, якая была высокая ацэнена кіраўніком дзяржавы. Дарчы, лячэнне метадам гіпербарычнай аксігенацыі пацыентаў з інфарктам міякарда ў вострай стадыі захворвання дазваляе зменшыць смяротнасць на 7,4%.

— Цяпер мы можам або паліпець і не дапусціць развіццё інфаркту, або, калі ён ужо здарыўся, памяншаем колькасць ускладненняў. Цяжкія пацыенты, якім патрэбна аорта-каранарнае шунтаванне, рыхтуюцца да аперацыі тут, у нашым аддзяленні. І ў дзень аперацыі ідуць на яе адсюль. У іх на некалькі гадзін ствараецца адчуванне быццам здаровага сэрца. У такім выпадку яны лягчэй пераносяць аперацыю. Хірургі гавораць, што з

той групы, якая праходзіла перад аперацыяй праз баракамеру, не было ніводнага выпадку, каб сэрца не «завялося» з першага разу.

ні паставілі задачу знайсці ў рэжыме выкарыстоўвання баракамеры, пры якіх магчыма максімальна дапамагчы людзям. Але ж у 80-я гады, калі наступіла эра доказнай медыцыны, такая метадыка раптам пацярпела фіска: пры эксперыментах загінулі людзі. Метад быў на паўны час адкладзены.


3 той групы, якая праходзіла перад аперацыяй праз баракамеру, не было ніводнага выпадку, каб сэрца не «завялося» з першага разу.

СТАР. 4

## У суседзях СПЕЦСЛУЖБЫ РАСІІ І УКРАІНЫ ПРАДУХІЛІ ЗАМАХ НА ПУЦІНА

Спецслужбы Украіны і Расіі атрымаліся сарваць планы тэрарыстаў, якія рыхтавалі замах на прэм'ер-міністра РФ Уладзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў расійскі «Першы канал» і шэраг іншых СМІ. Паводле іх інфармацыі, у Адэсе былі затрыманы бандыты, якія знаходзіліся ў міжнародным вышукі, і з іх паказанняў стала вядома, што прывесці ў выкананне злычынны план яны збіраліся ў Маскве адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пра-скаратар прэм'ер-міністра Дзмітрый Пясюк пацвердзіў гэтую інфармацыю, аднак даваць нейкія каментары адмовіўся.

7 лютага прэс-служба Службы бяспекі Украіны паведаміла, што 4 лютага ў Адэсе былі затрыманы тры грамадзян Расіі, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Аднак пакуль невядома, ці ідзе ў паведамленні «Першага канала» гаворка пра тых жа затрыманых. Паводле інфармацыі прэс-службы СБУ, падчас спецаперацыі быў арыштаваны 31-гадовы Адам Асмаев, які знаходзіцца ў міжнародным вышукі, а таксама двое яго саўдзельнікаў. Адзначаецца, што, хаваючыся ад следства, яны часта мянялі знешнасць і месца пражывання на ўкраінскім партowym горадзе. СБУ не паведаміла імяны двух саўдзельнікаў, затрыманых разам з Асмаевым. Вядома, што вылічылі іх па званку з мабільнага тэлефона. Байцы СБУ ўзялі штурман кватэру ў цэнтры горада, побач з рынкам «Прывоз». Паводле інфармацыі следства, у Адэсе на здымнай кватэры злычынны займаліся вырабам выбуховых, у выніку чаго 4 студзеня адбыўся выбух, у якім загінуў адзін з арыштаваных — Руслан Мадаев, а тры — грамадзянін Казахстана Ілья Пянзін — з апёкамі трапіў у рэанімацыю. Затым ён даў паказанні аб падрыхтоўцы імі тэрактаў на тэрыторыі Расіі. Самому Асмаеву, нягледзячы на раненні ў выніку выбуху, удалося збегчы.



СТАР. 4

## Віртуальнае ашуканства НЕ «АДНАКЛАСНІКІ»!

«Сардэчна запрашаем! У акцыі бяроў удзел ужо 17 488 чалавек. Цініце «Клас» перад тым, як прыняць удзел у акцыі! Адкажыце на некалькі пытанняў. У якасці падарышка раздзяем падарункі самым актыўным. Пакіньце заўвагу на далучэнне да неабходных паслуг. Ваша меркаванне важна для нас!»

Калі на вядомым сайце «Аднакласнікі» вы атрымалі нешта падобнае, перш чым зрабіць тое, што вам прапануюць, задумайцеся! Начальнік аддзела па раскрыцці злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій упраўлення крымінальнага вышукі Гомельскага аблвыканкама Андрэй Серафімовіч папярэджае, што палескі рэгіён за апошнія некалькі дзён літаральна захламлена хвала махлярстваў. З дапамогай усіх вядомых сацыяльных сеткі «Аднакласнікі» з тэлефонаў рахунку спісваюцца велізарныя сумы грошай. У Мазыры міліцыяні зафіксавана 2 факты, у Калінінчынам — 3, у Лельчыцах — 6, у Рэчыцы — 7. І гэта толькі тыя, хто звярнуўся да праваахоўнікаў!

Грошы здымаюцца са звычайных мабільных тэлефонаў. Злычынцы могуць стварыць «клони» старонак сяброў, а потым ад іх імя звярнуцца з просьбай даць код актывацыі за розныя паслугі «аднакласнікаў» — напрыклад, смайлікі ці гульні. Тыя самыя, якія афіцыйныя рэсурсы прапануюць у віртуальнай грошы, так званыя «ок». Па просьбе рэсурсу неабходна даць нумар тэлефона, з якога спісавана вызначаная сума, а затым прыйдзе СМС ад сеткі з паролем актывацыі. Але перадашы пароль «сябрам», грамадзяне практычна абязбройваюць сябе перад ашуканцамі. А тыя знімаюць з рахунку тэлефона максімальна магчымую суму.

У міліцыі адзначаюць, што пры гэтым звычайна ў сеткі махляроў трапляюць юныя асобы, за якіх разлічваецца бацькі. І невядліка просьба «сябра» пра дробязь у выглядзе смайліка для каханай дзяўчыны выглядае вельмі перакананай, а трыба ўсё нічога — толькі код актывацыі... Да таго ж у асноўным церпяць карыстальнікі таго апэратара мабільнай сувязі, які не блакіруе сыдох рахунку ў мінус. Менавіта таму некаторыя з падманутых у віртуальнай сетцы камп'ютарных махляроў ужо убачылі на рахунках мінусавыя сумы ў 700 тысяч рублёў — за быццам бы аказаныя паслугі.

У аддзеле па раскрыцці злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій упраўлення крымінальнага вышукі крымінальнай міліцыі УУС Гомельскага аблвыканкама паведамілі, што зараз займаюцца выяўленнем «аўтарства» чарговага тэхналогі камп'ютарнага махлярства.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

БЕЛАРУСБАНК 30 лет ОАО «АСБ Беларусбанк» ИНФОРМИРУЕТ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: по 30.04.2012 — 84–86 выпусков, номинированных в евро; по 31.10.2012 — 111–112 выпусков, номинированных в белорусских рублях. Изменения в эмиссионные документы указанных выпусков зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 27.02.2012. Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Table with exchange rates for various currencies: USD, EUR, RUB, BYR, etc.

# АД ПАНДУСА — ДА ДАХУ

## Жыллёвыя пытанні — па-ранейшаму найбольш актуальныя

Старшыня Брэсцкага аблвыканкама Канстанцін СУМАР правёў прамую тэлефонную лінію з жыхарамі вобласці

**МНОГІЯ** пытанні, з якімі звярнуліся вечарам у пятніцу грамадзяне да кіраўніка вобласці, хоць і не былі непасрэдна звязаны з узвядзеннем або рэканструкцыя будаўніцтва жылля, усюсна датычыліся намінаў умоў пражывання. Ну вось, напрыклад, жыхар Сталіна пабудоваў на новай вуліцы дом. А дарога на гэтую вуліцу зусім разбітая.

— Нават «хуткая» даехаць да домаўладання не можа, — кажа ён. — Аднаму з дзяцей гаспадара даводзіцца выклікаць медыцынскую дапамогу даволі часта. Тады дама сямейства выходзіць сустракаць медыкаў на іншую вуліцу, каб пехатою правесці іх у дом. Тэлефонны абанент прасіў хача б падсыпаць дарогу такім чынам, каб па ёй мог праісці аўта транспарт. Тодзе даручэнне атрымаў Сталіні раіўвыканкам.

Амаль што крыкам душы брастаўчанкі з вуліцы Маскоўскай, 326 прагучала просьба закрыць казіно каля іх дома. У прыбудове да шматпавярхоўкі некалькі гадоў гулялі і веселіцца казіно. А жыхары кватэр не могуць нармальна адпачываць. Тым самым, лічаць яны, парушаюцца іх правы. Людзі элементарна не могуць выспацца перад працоўным днём. Гартовым жылцам дома

паабяцалі ў хуткім часе камісія з санітарнай службы, каб пасля заключэння спецыяльнай аў узроўні шуму прыняць адпаведнае рашэнне.

У шэрагу іншых былі дзве скаргі на холад у кватэрах. Сям'я жанчыны з Івацэвічў, якая дазвіліся на прамую лінію, як і іх суседзі, — перасяленцы з чарнобільскай зоны. Жылё іх у свай час будавалі хутка і дапусцілі парушэнні. Увесь час у моцных халады дом літаральна прамяраец. Кватэры прыватызаваны, таму ніхто не бярэцца дапамагаць. У Таццяны Івацэвічў, брастаўчанка, якая жыве да бульвары Шаўчэнка, 9, гэтай змай у адным пакоі было +8, а другім — 10 градусаў цяпла. Церпяць і астатнія кватэры па «стайку». Даручэнні па кожным з названых умоў атрымала адпаведнай службы жыллёва-камунальнай гаспадаркі.

Маладая маці з мікрараёна «Вулька-3» расказала, як радавалася новай кватэры, якую ўзяла будаўнікі трэста № 8, і гаруе цяпер, бо адзін з кутвоў кватэры ўвесь час вільготны і пакрыты цвіллю. На звароты жылцоў будаўнікі не спяшаюцца рэагаваць. «Пасля гэтай званка адраагуюць і выправяць свае агрэжы за свой кошт», — паабяцалі губернатар.

Пашанцавала і Святлана з Баранавічў, якая дазвіліся да кіраўніка вобласці, бо ў сваім гарвыканкаме жанчына атрымала адмову. У заўнячці сапраўды неадпаведнай сітуацыя. Яна атрымала ўчастак пад будаўніцтва дома, але ў адредзеным законам час працу не пачала, бо трапіла ў аварыю. Перанесла тры аперацыі, якія яна сама сказала, крок за крокам вярталася да жыцця. І нарэшце, калі ўсе балынічныя былі закрыты, даведлася, што ўчастак могуць забраць. Святлана звярнулася ў гарвыканкам і прапісла прадаставіць тэрміноў-

руджванні ёсць непасрэдна віна ўпраўлення капітальнага будаўніцтва, якое своечасова не абав'язвала наяўныя грошы. Ва ўсялякім выпадку, новы кредит жанчыне не пад сілу. Правільнасць фінансавання і асабня сродкаў па названым доме правярэць спецыяльная камісія.

Маналог жыхаркі Кобрына быў яшчэ больш эмацыянным: «Мы ўступілі ў кааператыва, а потым даведлася, што пабуаўляем ся льготнага кредитавання. Выходзіць, дзяржава адной рукой дадае гэты кредит, а другой забрала? Цяпер нас проста падзялілі на тых, хто мае права на кредит, і тых, хто не мае. Адыня магчымыя пабуаўляць уласнае жыллё знікла...». Што тут можна сказаць? Праблема вядомая, да тычыцца не адной Брэсцкай вобласці. Таму губернатар папрасіў дакачаць рашэння, якое павінна быць прынята ў хуткім часе на ўзроўні кіраўніцтва краіны.

Паслі кіраўніка вобласці па-

# АДМІНІСТРАЦЫЙНАЯ АДКАЗНАСЦЬ ЗА ПАРУШЭННІ АНТЫМАНАПОЛЬНАГА ЗАКАНАДАЎСТВА ЎЗМАЦНЯЕЦЦА

У мэтах узмацнення дзяржаўнага антыманапольнага рэгулявання і кантролю, далейшай стабілізацыі цэнавай сітуацыі ў рэспубліцы Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 27 лютага падпісаў указ № 114 «Аб некаторых мерах па ўзмацненні дзяржаўнага антыманапольнага рэгулявання і кантролю». Аб гэтым карэспанданту БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

Для аператыўнага выяўлення і спынення парушэнняў антыманапольнага заканадаўства, заканадаўства аб цэнах і цэнаўтварэнні кіраўнікам Дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі, абласных (Мінскага гарадскога) выканаўчых камітэтаў прадастаўлена права назначаць пазапланавыя праверкі выканання юрыдычнымі асобамі і індывідуальнымі прадпрыемствамі названага заканадаўства незалежна ад наяўнасці падстаў, прадугледжаных заканадаўчымі актамі аб кантрольнай (наглядаў) дзейнасці.

Правядзенне пазапланавых праверак дасць магчымасць аператыўна выяўляць і спыняць выпадкі невыканання заканадаўства, у тым ліку факты цэнавых з'яў с'уб'ектаў, парушэнні забароны і (або) абмежавання адносна рэалізацыі тавараў (работ, паслуг), устаноўленых дзяржаўнымі органамі кіравання ў асобных адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінках Беларусі.

Указам прадугледжана ўзмацненне адміністрацыйнай адказнасці за парушэнні антыманапольнага заканадаўства.

Гэта абумоўлена тым, што прадугледжаны Кодексам Беларусі аб адміністрацыйных правапарушэннях меры адказнасці і памеры штрафаў на сённяшні дзень ужо не з'яўляюцца дзейным механізмам па недапушчэнні і ўстраненні парушэнняў антыманапольнага заканадаўства.

Акрамя таго, гэты кодэкс не змяшчае мер прамоі адказнасці за злоўжыванне суб'ектамі гаспадарання сваім дамінюючым становішчам на таварных рынках, за антыканкурэнтныя дзеянні службовых асоб органаў кіравання. Ён не ахоплівае ўсіх форм надбрасумленнай канкурэнцыі, прызнаваемых ва ўстаноўленым парадку неперамернымі, не прадугледжаным адказнасці юрыдычных асоб за парушэнні антыманапольнага заканадаўства.

У сувязі з гэтым указам уведзена адказнасць за ўчыненне юрыдычнай асобай або індывідуальным прадпрыемствам, які займае дамінюючае становішча на таварным рынку, дзеяння, што з'яўляецца ў адпаведнасці з антыманапольным заканадаўствам злоўжываннем такім становішчам.

Таксама ўведзена адказнасць за ўхіленне службовай асобы дзяржаўнага органа, іншай дзяржаўнага арганізацыі, якая выконвае асобныя функцыі рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання, службовай асобы іншай юрыдычнай асобы ад выканання не толькі прадпісанай, але і іншых законных патрабаванняў антыманапольных органаў, або ненаалежнае ці несвоечасовае іх выкананне, або непрадстаўленне гэтым органам інфармацыі (дакументаў, тлумачэнняў), неабходнай для ажыццяўлення антыманапольнымі органамі сваіх функцый, або прадстаўленне заведама ілжывай інфармацыі.

Акрамя таго, устанавіваецца адказнасць за ўчыненне дзеянняў, якія з'яўляюцца ў адпаведнасці з антыманапольным заканадаўствам надбрасумленнай канкурэнцыі, а таксама за заключэнне і выкананне пагадненняў, ажыццяўленне ўзгодненых дзеянняў, а таксама за дамоўленасць ажыццяўляць або ажыццяўленне іншых відаў каардынаванай дзейнасці, якія абмяжоўваюць канкурэнцыю.

У адпаведнасці з указам ажыццяўленне такіх дзеянняў вядзе да накладання штрафу на службовую асобу ў памеры ад дваццаці да ста базавых велічын, на індывідуальнага прадпрыемальніка — ад ста да двухсот базавых велічын, на юрыдычную асобу — да 10 працэнтаў сумы вырочкі ад рэалізацыі тавараў (работы, паслуг), на рынку якой учынена правапарушэнне, але не менш за пяццю базавых велічын (чатырохсот базавых велічын — пры ажыццяўленні надбрасумленнай канкурэнцыі).

Прадугледжаны ўказам меры стануць дадатковым механізмам у комплексным вырашэнні пытанняў неабгрунтаванага росту цэн на тавары (работы, паслугі), што рэалізуюцца на ўнутраным рынку.

Указ уступае ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання.

## Лепшую марку вызначаем разам!

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства паштовай сувязі «Белпошта» з 25 лютага па 25 сакавіка 2012 года запрашае ўсіх ахвотных узяць удзел у конкурсе «Лепшая паштовая марка Рэспублікі Беларусі 2011 года». Для таго, каб гэта зрабіць, дастаткова завітаць на любое аддзяленне паштовай сувязі намай краіны альбо на сайт прадпрыемства ([www.belpost.by](http://www.belpost.by)). Там можна знаёміцца з умовамі конкурсу, усімі, вылучанымі летась, паштовымі маркамі і блокамі, пакінуць сваё меркаванне.

Запоўненыя анкеты накіроўваюцца на адрас: «Выдавецкі цэнтр «Марка» РУП «Белпошта» Вул. Вакзальная, 22, п. 706 220060, Мінск 3 пазнакай «Конкурс»

Лепшай будзе прызнана марка, якая набярэ найбольш галасоў. Сярод удзельнікаў апытання, якія назавуць марку-пераможцу, будуць разыграны прызы: тэматычныя камплекты паштовых марак і наборы філатэлістычнай прадукцыі.

## ВЯРТАННЕ ВОЛАТА

Пасля доўгага перапынку алімпійскі чэмпіён Пекіна па цяжкай атлетыцы Андрэй Арамнаў зноў на кані. Барысаўскі асілак упэўнена заваяваў Кубак Беларусі ў вагавай катэгорыі звыш 105 кілаграмаў. Апошні раз ён выступаў перад глядачамі на мінскім чэмпіянаце Еўропы ў 2010 годзе.

Спаборніцтвы, якія праходзілі ў мінскім спарткомплексе «Спартак», былі відовішчымі. Цяжкаатлеты на памосце гржукатлі, падбадзёрвалі сябе словамі, нерваліся, збівалі талк з далоньмі і нават пад цяжарам штангі падалі на памост. Па драматургіі турнір аказаўся цікавым, але, нягледзячы на добрыя вынікі іншых, найбольш моцныя апладысменты глядачы пакінулі хлопцу з пушкінскай прычоскай і бакенбардамі. Арамнаў падыходзіў да штангі нетаропка, разважліва і браў вагу пераканана: спачатку 180 кг у рывок, а пасля 220 у штуршчу. Так, агульна лічба 400 яшчэ толькі пачатковы этап. Андрэй у стадыі падрыхтоўкі да Алімпійскіх гульняў.

— Усё, як трэба, — пасля спаборніцтваў задаволена кажа першы трэнер Арамнава Уладзімір Барздакоў. — Мы планавалі «сбраць» 400 кілаграмаў. А ў выніку ён нават перамог. Падрыхтоўка ідзе нармальна. Паскараць яе не трэба. Плік формы павінен прыпасці на Алімпіяду, а на суветны ўзровень Андрэй выйдзе на чэмпіянаце Беларусі, які адбудзецца ў маі.

За барацьбу пільна сачыў і Аляксандр Ганчароў — галоўны трэнер зборнай Беларусі па цяжкай атлетыцы.

— Тэхнічныя вынікі спартсменаў крыху не тыя, якія я хацеў убачыць на гэтым памосце, — падводзіць вынікі спаборніцтваў Аляксандр Васільевіч. — Але наперадзе яшчэ ёсць час. Тыя, на каго разлічваемся — у страі. Гэта галоўнае. Перамога Арамнава? Яна цалкам заслужаная. Сёння ўжо было і слова, і справа. Андрэй паказаў, што сённяшні паказчык у двухбор'і — гэта добры пачатак для таго, каб думаць пра медаль на Алімпійскіх гульнях.

Сам Арамнаў, які вядомы не толькі канфіліктамі з Ганчаровым, але і іншымі скандальнымі сітуацыямі, пасля ўзнагароджання выглядаў вельмі спакойна: пакінуў маркерам аўтограф на каляровай афішы, а пасля адказаў на пытанні журналістаў:

— Сёння я падняў не так шмат, як звычайна. Але пасля двухгадовага перапынку гэта нядрэнны вынік. Ён быў запланаваны ў маім гадавым плане спаборніцтваў. Безумоўна, не чакаў, што буду першым. Хлопцы рыхтаваліся, былі ў добрай форме. Але лёс склаўся так, што усё атрымалася, як звычайна. Зычу здароўя сваім супернікам і сабе таксама.



Фота Надзеі БУЖАНА

— Андрэй, вы сёння ўдзельнічалі крыху не ў сваёй катэгорыі. На Алімпіяде ў Пекіне перамаглі сярод тых, чыя вага не перавышала 105 кілаграмаў.

— Мне зараз прасцей выступаць у гэтай катэгорыі. Цяжка зніжаць вагу. Гэта непатрэбны страс для арганізма. Нама сэнсу. Але ў Лондане буду ўдзельнічаць у катэгорыі да 105 кілаграмаў.

— Вы доўга не прымалі ўдзел у турнірах. Ці сумавалі па спаборніцтвах?

— Не. У цяжкай атлетыцы дрэнна ўвесь час знаходзіцца ў вельмі добрай форме. Гэта вялізны знос арганізма. У нас не так шмат плацяць, каб можна было пакрываць фізічныя страты. Трэба грошы збіраць. Яныцца буду паазей. Цяпер я ў поўнай баявой гатоўнасці, рыхтуюся да Алімпіяды. Гэта галоўны старт года для мяне.

— Што вас зараз не задавальняе ў падрыхтоўцы?

— Мне не падабаецца, што я не магу як след трэніравацца ў зборнай: не даюць сур'ёзных умоў для падрыхтоўкі. Сумую па сябрах, і мне не хапае спартыўнага духу, які ёсць у камандзе. Трэнеруюся зараз у Бабруйску, дзе я раней вучыўся. Ва ўсіх маіх справах мне дапамагаюць трэнеры Міхаіл Салдар і Уладзімір Барздакоў.

— А ці збіраецеся вяртацца на базу ў Стайкі?

— Так, але зрабіць гэта мне не дазваляе маё стаўленне да таго, што там адбываецца. Калі зробіць так, як я хачу, я вярнуся і буду трэніравацца. Але боюся, каб мяне проста не падставілі.

Тарас ШЧЫРЫ.

**ООО «Стройсервис-1» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ООО «Стройсервис-1»**

№ лота	Наименование имущества	Начальная цена лота, без НДС, руб.	Задаток 10%, без НДС, руб.
1	Автомобиль Volkswagen CADDY maxі, год выпуска 2008, цвет красный, дв. 1,9тд, пробег 53000	103 922 500	10 392 250

Организатор торгов: управляющий в деле о банкротстве Будков Денис Викторович: г. Гомель, ул. Молодости, 5, тел.: 80232 68 25 50, 68 37 44, моб. (8029) 621 22 36, 655 33 68.

Продавец: ООО «Стройсервис-1», г. Гомель, ул. Молодости, 5.

С имуществом можно ознакомиться по адресу: г. Гомель, автостоянка по ул. Малайшук в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Задаток перечисляется до 02.04.2012 г. (включительно) на р/с 3012332630003 в Управление по Гомельской области ОАО «Франсбанк» г. Гомель, код 153001266, УНП 400537307.

Условия продажи — без условий.

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены.

После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в течение 20 дней заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 30 дней с момента проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки.

В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником, возможно продажа доли этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%.

Затраты на организацию и проведение торгов, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам торгов документации, необходимой для их проведения, возмещаются победителем торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление установленной формы (подробности по тел.) с приложением: копии платёжного поручения о внесении суммы задатка, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — заверенная копия свидетельства о гос. регистрации, для физ. лиц — копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность.

Срок подачи заявления: с момента выхода настоящего объявления до 16.00. 02.04.2012 года по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5.

Дата, время, место проведения открытого аукциона: 04.04.2012 года в 12.00, г. Гомель, ул. Молодости, 5.

По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества должника обращаться по телефонам: 80232 68 25 50, 68 37 44, моб.: (8029) 621 22 36, 655 33 68.

Дополнительная информация: [www.dsip.by](http://www.dsip.by)

## Георгій КАНДРАЦЬЕЎ:

# «Я ПАСТАРАЮСЯ, КАБ КАМАНДА ГУЛЯЛА Ў БОЛЬШ АГРЭСІЎНЫ ФУТБОЛ»

29 лютага нацыянальная зборная па футболе адкрые новы сезон таварыскім матчам супраць Малдовы. На трэнерскай пасадзе ў гэтым паводку дэбютуе Георгій Кандрацьеў. На наступны дзень, 1 сакавіка, алімпійская зборная пад кіраўніцтвам таго ж Кандрацьева праявіць таварыскі матч у межах падрыхтоўкі да Алімпійскіх гульняў супраць клуба 1-й расійскай лігі «Урал» (Екацярынбург). Матчы пройдуць у Турцыі. Галоўны трэнер расказаў, чаму замест партугальцаў, гракаў і ірландцаў мы гуляем з маладванамі, а таксама чаму гуляць супраць клуба нічым не горш, чым супраць зборнай.

— Георгій Пятровіч, гэта першы ваш матч на пасадзе трэнера нацыянальнай зборнай. Якія мэты ў ім ставіце?

— Я неаднойчы паўтараў, што ў любым матчы наша мэта — перамагчы. Гэтая гульня не выключэнне. Хацу паглядзець усіх гульцоў. І кожнаму сказаць, што толькі той, хто імкнецца да высокіх вынікаў і перамог, дастойны гуляць у зборнай. Мая пазіцыя — праходных матчаў за нацыянальную зборную быць не павінна. Усе гульцы павінны прынікнуцца гэтай ідэі.

— Карліенка, Ціграў, Жаўнерчык выпалі з абоймы зборнай. Раскажыце, чаму?

— Карліенка траўмаваны, ён праходзіць асладаванне ў Германіі. Ціграў на рэабілітацыі ў Італіі. Жаўнерчык жывы і здаровы. Ён па-цалёванаваў і папраціў, каб на гэты збор я яго не выклікаў. З сакавіка яго клуб гуляе ў Маскве супраць «Лакаматыва». Ён — жалезны гулец асноўнага складу — баіцца, што адлучэнне ў зборную перашкодзіць яму пачаць сезон у асноўным складзе. Мы пайшлі яму насустрач, бо не так шмат у нас гульцоў асноўнага складу клубав у расійскай прэм'ер-лігі.

— Ці зможа Брэсан дэбютаваць за зборную ў гэтым матчы?

— Брэсан будзе гуляць. Мы атрымалі дазвол, і ніякіх забарон няма. Я гэтаму вельмі рады.

— У асноўным складзе?

— Хутчэй за усё, так. Але зараз шмат тэлефанаванняў па траўмах. Будзем спадзявацца, што усё будзе добра.

— Некаторыя балельшчыкі супраць таго, каб Брэсан гуляў за зборную. Як вы да гэтага ставіцеся?

— Я не разумею, чаму людзі супраць. У нас не так шмат гульцоў узроўню нацыянальнай зборнай. Тым больш што Брэсан вывучыў мову, хоча гуляць за зборную. Замежнікчы не павінна быць шмат, але адзін-два — чаму б і не? За зборную Германіі гуляюць замежнікі, туркі тыя ж, чаму нашы балельшчыкі супраць?

— Каго нагадае асабіста вам Брэсан па стылі з легендарнага «Дынама» чэмпіёнскага ўзору 1982 года?

— Напэўна, Юру Пудышава. Ранан — плеймейкер, які і Юра. Такі ж разумны гулец, які Юра. Штосьці агульна ў іх ёсць.

— Наколькі наша зборная будзе адрознівацца ад таго ўзору, які быў пры Штанге?

— На гэтым зборы — не моцна. А пасля — паглядзім, што будзе добра выглядаць. Што датычыць манеры гульні, то я пастараюся, каб каманда гуляла ў больш агрэсіўны футбол, больш была нацэлена на вароты суперніка. Усё ж такі бяскожны перапасоўкі ў цэнтры поля да добра не прыводзяць. Як правіла, усё заканчваецца недакладным пасам, атакай у адказ на нашы вароты і неабпослемым момантам каля нашых варот. Найперш нам трэба памяняць псіхалогію хлопцаў, каб яны гулялі ў больш востры футбол, нацэлены на вароты, а не проста кантралявалі мяч.

— Як збіраецеся вырашаць праблему з нападаючымі?

— Адна з «хвароб» нашага футболу — адсутнасць нападаючых высокага ўзросту. Плакацца з гэтай нагоды не трэба. Трэба перастроіваць гульнію, шукаць іншыя варыянты ўзмацнення гульні ў атацы.

— Віталь Радзівонаў згуляе ў матчы?

— Я лічу, што яму яшчэ рана. Не будзем рызыкаваць яго здароўем. Ён спатрэбіцца яшчэ і нам, і БАТЭ.

— Тады выбар у нападзенні зусім невялікі...

— «Рома» гуляла два гады без нападаючых... Я галаву попельам не пасыпаю, знойдзем штосьці, прядумаем...

— Раней у Турцыі зборная жыла ў гасцініцы «Каліста» і гуляла на стадыёне «Атачюрк». Зараз абраны іншы варыянт...

— Так выпадкова атрымалася, бо новыя людзі займаліся гэтым пытаннем. Нам задаліся і «Каліста», і «Атачюрк». Зараз з'яўляем на «Мардан», ён таксама нам знаёмы.

— Тыя ж маладванцы зараз праінфармавалі, што будуць гуляць з партугальцамі. Чаму наша зборная адмовілася гуляць з грэкамі і ірландцамі?

— Мы не адмаўляліся. З Ірландыяй і Партугаліяй мы пагадзіліся гуляць. Яны самі адмовіліся. Ведаецца, як пачынаюцца гэтыя перапіскі? Прыходзіць прапанова: «Жадаеце згуляць?» Мы адказваем: «Так». Пачынаецца перапіска, удакладненні. Ірландцы папрацілі грошы. Мы адказалі, што падумаем. У выніку яны даслалі адказ, што гуляць з намі не будуць. Партугалцы даслалі прапанову, мы пагадзіліся. Літаральна праз два дні яны напісалі: «Прабачце, мы гуляць з вамі не будзем».

— На якой пазіцыі згуляе Трубіла?

— Трубіла выйдзе, хутчэй за усё, на замену. Ён 27-га гуляе ў клубе, а ў ноч напярэддні гульні прылятае ў зборную. Гэта прыклад таго, які гулец імкнецца выступаць за зборную. Я казаў яму: «Калі хочаш, можаш не прыязджаць. Ён настойваў: «У зборную паеду». Згуляе ў абароне злева, але не шмат часу.

— На першым зборы навічкі, па традыцыі Штанге, будуць спяваць?

— Абяваюцца. Я абядаў, што гэтую традыцыю не будзем мяняць.

— А вы, Георгій Пятровіч?

— На трэнерскі штаб гэта не распаўсюджваецца. Хоць нейкая прывілеі ў нас, людзей ва ўзросце, павінны ж быць...

— Як ставіцеся да таго, што алімпійская зборная гуляе не са зборнай, а з клубам?

— Нармальна. Зараз не так важна, які статус у каманды. «Урал» — добры клуб. Я гледзеў, калі яны гулялі ў фінале з «Шынінікам».

Нам будзе цікава згуляць, тым больш што яны сур'ёзна рыхтуюцца.

Алена АУЧЫННІКАВА.

# МЕДЫЦЫНСКАЕ СПРАВАДЖЭННЕ ВЫХАВАНЦАЎ ДЗІЦЯЧЫХ САДЗІКАЎ ПЕРАХОДЗІЦЬ НА НОВЫЯ РЭЙКІ

## ...у міністэрствах адукацыі і аховы здароўя запэўніваюць: скарачэння штатаў баяцца не трэба

31 сакавіка ўступае ў сілу Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб удасканаленні парадку аказання медыцынскай дапамогі навучэнцам». Згодна з гэтым дакументам, медыцынскія работнікі сістэмы адукацыі пераходзяць у штат тэрытарыяльных медыцынскіх устаноў. У найбольшай ступені гэтае змяненне закране сістэму дашкольнай адукацыі, бо на іншых узроўнях і да гэтага часу медыцынскае абслугоўванне навучэнцаў ажыццяўлялася пераважна па дагаворах з супрацоўнікамі медыцынскіх устаноў. Размова ідзе прыкладна аб трох тысячых медыцынскіх работнікаў: да іх, згодна з заканадаўствам, адносяцца медыцынскія сёстры, дыетэсты, урачы і некаторыя іншыя работнікі.

З пытаннем, што зменіцца з 31 сакавіка ў медыцынскім абслугоўванні выхаванцаў дзіцячых садкоў, мы звярнуліся да начальніка ўпраўлення дашкольнай адукацыі Міністэрства адукацыі Галіны МАКАРАНКАВАЙ:

— Фактычна пасля ўступлення ў сілу Указа Прэзідэнта адбудзецца перадача функцый па медыцынскім суправаджэнні выхаванцаў дашкольных устаноў арганізацыі аховы здароўя. Медыцынскія работнікі ў поўным складзе павінны перайсці ў падпарадкаванне органаў аховы здароўя, але іх рабочым месцам застаюцца дашкольныя установы. Узгоднена пазіцыя міністэрстваў адукацыі і аховы здароўя — скарачэння штатнай колькасці быць не павінна. Наша сумесная задача — захаваць усё леп

# Ігуменскі

# ТРАКТ

№ 1 (1)



**Дарога заўсёды вызначае лёс чалавека, яго зацікаўленні і прыхільнасці, яго пазіцыю і эмацыйны стан душы.**

**«Ігуменскі тракт» — не новы шлях, а, хутчэй, паўтарэнне старога і даўно вядомага, як для нашай газеты, так і для вас, чытача. Мы ж спадзяёмся, што большасць з вас — даўнія нашы прыхільнікі. Таму давайце выпраўляцца па ранейшыя сцежках, дарогах, трактах. На старонцы «Ігуменскі тракт» вас чакаюць сустрэчы з замкамі і палацамі, іх новым абліччам, часам — трывожным, якое патрабуе ўвагі; з тапанімічнымі адкрыццямі дасведчаных навукоўцаў, крязнаўчымі знаходкамі з розных куткоў Беларусі. Спадзяёмся і на вашу актыўнасць, вашы парадзі і падказкі! Тады разам у будзённай працы і пастараемся выкласці партрэт нашай краіны — Рэспублікі Беларусь.**



У гэтым новым мікрааёне шмат малодзых сем'яў, і на выхадных яны весела бавяць час.

## Давайце абмяркуем ЦІ ПАТРЭБНА СУЧАСНАЙ ШКОЛЕ КРЯЗНАЎСТВА?

**ВЫКЛАДАЦЬ** факультату ў краязнаўстве ў кожнай беларускай школе прапануе акадэмік-секратар **Аддзялення гуманітарных навук Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Аляксандр КАВАЛЕНЯ**. Пра тое, якім павінен быць гэты курс, мы і распыталі ў Аляксандра Аляксандравіча:



— Гісторыка-культурная спадчына нашай краіны багатая і непаўторная. Нягледзячы на тое, што мы маем толькі 20 гадоў незалежнасці, у нас за плячыма больш чым тысячгадовая гісторыя. Нагадаю, у гэтым годзе Полацк будзе святкаваць 1150-годдзе з часу першага згадвання ў летапісе, а фактычна гэта 1150-годдзе з пачатку беларускай дзяржаўнасці. І беларусы павіны не проста мець веды пра сваю гісторыю і культуру — гэтыя веды павіны быць асэнсаванымі, каб чалавек унутрана адчуваў сваю прыналежнасць да лёсу беларускага народа. Без гэтага ўсе нашы веды — нішто. Нездарма старажытны мудрацы вучылі: «Хто не памятае мінулага, асуджаны перажыць яго зноў». Таму, як мяне падаецца, у кожным рэгіёне з уплывам яго асаблівасцяў неабходна распрацаваць цікавыя фактатывы па краязнаўстве (ці радзімазнаўстве), праз змястоўна і прыгожа аформленыя дапаможнікі раскрыць гісторыю роднага горада ці вёскі. Можна і назвы адпаведна прыдумаць, напрыклад, — «Пінсказнаўства», «Маладзечназнаўства» ці «Мая родная Капыльшчына».

Для стварэння такіх факультатываў у нас ёсць неабходны матэрыял: у першую чаргу гэта 146-томнае выданне кніг-хронік «Памяць», дзе ёсць звесткі па гісторыі кожнага раёна. Існуютам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапіны НАН Беларусі падтрыманна выданне «Гарады і вёскі Беларусі», дзе сабраны багаты матэрыял, які можна выкарыстаць для правядзення такіх факультатываў. І я мяркую, што навукоўцам і метадыстам можна было б разам з органамі асветы падтрымаць спецыяльныя дапаможнікі.

— **Асноўная мэта стварэння такіх факультатываў — пашырэнне ведаў пра гісторыю? Ці фарміраванне патрыятызму?**

— Думаю, што гэтыя катэгорыі не трэба супрацьстаўляць. Тут прысутнічае арганічнае дуалітнасць. Трэба, каб кожны грамадзянін, пачынаючы з дзіцячага садка, школы, сямі, фарміраваў пазітыўнае пачуццё Радзімы. Без гэтай асновы, калі такі пачуццё не сфарміравана ў чалавека, калі ў яго няма ўнутранай патрэбы любові да маці, да дому, да родных, да сваіх мясцін — без гэтага ўсяго чалавек-асоба не зможа нікога іншага любіць.

Дарчы, у нашай краіне ўжо зроблена нямаля для фарміравання грамадзянскай якасці падрастаючага пакалення — у прыватнасці, для першакласнікаў падрыхтаваны падручнік «Беларусь — наша Радзіма», а таксама створана спецыяльнае яго мультымедыйнае суправаджэнне, дзе з дапамогай сучасных тэхналогій выкладзена гісторыя краіны, паказаны славетныя асобы, святы, дзяржаўныя сімвалы, прырода, інфармацыя пра кожную вобласць і сталіцу краіны і г. д. І вось на гэтым падмурку неабходна развідаць тэму далей — расказаць дзецям і пра іх малую Радзіму, пра тое месца, дзе яны нарадзіліся і жывуць. Хачу адзначыць, што падобныя факультатывы ўжо існуюць у многіх школах. Напрыклад, у школах выкладаюцца «Магілёвазнаўства», «Гістарычнае краязнаўства Магілёўшчыны», «Невядомыя старонкі Крычаўшчыны», «Хоцімшчына — край Прыбярэжжя», «Слонімсказнаўства», «Паставазнаўства», «Оршазнаўства», «Віцебсказнаўства» і г. д. У Беларусі, як ні ў адной іншай краіне СНД, створана вялікая колькасць школьных музеяў. А многія з іх з'яўляюцца проста ўзорнымі, дзе працуюць сапраўды апантантыя людзі, якія клопацца аб захаванні нашай гісторыка-культурнай спадчыны — напрыклад, выдатныя школьныя музеі ў Любчы. Але трэба, каб такіх музеяў, такіх факультатываў існавала ў кожнай школе. Без гэтага нам будзе складана фарміраваць сапраўдны грамадзянскі якасць асобы.

— **А вы не баіцеся, што такая ідэя і пачыненне пры масавым падыходзе можа ператварыцца ў фармізм? Бо і так, калі ёсць зацікаўлены чалавек, то ў школе працуе музей, чытаецца факультатыву...**

— Сапраўды, тут патрэбна спалучэнне і пэўнай дзяржаўнай пазіцыі, і наяўнасць зацікаўленых людзей. Калі гэта будзе аб'ектаўлаўка, то ідэя будзе здзелана ў нішто. Трэба, каб быў рух душы — без яго нічога не атрымаецца. Але пры гэтым не павіна быць і нейкай стыкі — у гэтай справе неабходна пэўная дзяржаўная пазіцыя. Безумоўна, не жорстка, але напрамак павінен быць зададзены, і факультатывы павіны быць падтрымліваюцца органамі адукацыі. Для краіны, якая толькі 20 гадоў таму набыла сваю незалежнасць, гэта архіактуальнае заданне, бо ў іншых краінах ніхто не задаецца пытаннямі «Хто мы такі?» і «Адкуль мы?». Хіба ў паляка ці літоўца такое пытанне ўзнікне?..

— **Падтрымка павіна быць маральна-ці матэрыяльна?**

— Магчыма, не столькі нават матэрыяльна... Людзей трэба адзначаць: тых, хто імкнецца з паваягі стаціцца да нашага мінулага, захавача гісторыка-культурную спадчыну... Мы не павіны бацца маральных стымуляў. Хай усё ведаць, што чалавек робіць высакордную справу, накіраваную на папулярызацыю нашых дасягненняў. Вось

# ТАПАНІМІЧНЫ... ПАДМАН?

або Як мінчанам з вуліцы Ігуменскі тракт пераадолець няведанне ўласнай гісторыі

**ТРОХІ** больш за 10 гадоў таму ў мікрааёне Лошыца з'явілася новая вуліца. Дакладней, не зусім новая, проста старая змяніла назву. Але такая, здавалася б, невялікая перамена прывяла да таго, што на карце горада з'явіўся новы жылы раён. Размова ідзе пра Ігуменскі тракт, які з'яўляецца працягам вуліцы Маякоўскага.



За свецім часам ён напіс спачатку такую ж назву (Маякоўскага), а потым быў перайменаваны ў вуліцу Чыжэўскіх — у памяць пра сям'ю падпольшчыкаў, якую непадалёк адсюль расстралялі фашысты ў 1943-м. У 90-я вуліцу Чыжэўскіх перанеслі бліжэй да месца таго самага расстралу і ўсталывалі помнік падпольшчыцам. А праезд да калчавой дарогі быў названы Ігуменскім трактам.

Але чаму многія мясцовыя жыхары (згаданая ў самым пачатку жанчына была не адзінокай у сваёй недасведчанасці) не ведаюць гісторыю назвы ўласнага месца жыхарства? Паспрабуем разабрацца.

Сам тракт пачынаецца там, дзе ўжо згаданая вуліца Чыжэўскіх, што Ігуменскі тракт суадносіцца з сапраўды гучным імёнамі беларускіх гістарычных асоб. У самым пачатку разам з вуліцамі Паўла Шпілеўскага (беларускі пісьменнік-этнограф, публіцыст, тэатральны крытык сярэдзіны XIX стагоддзя), Уладзіслава Сыракомлі (беларускі і польскі паэт, драматург) і Яэпа Гашкевіча (рускі дыпламат, даследчык Кітая і Японіі, які нарадзіўся ў вырасце Ігуменскі тракт утварае вялікі жылы масіў. Атрымліваецца гэты гістарычны куток.



Рэчы з музея.

Аддзячым і тым, хто паклапаціўся пра шыльды, якія паведамляюць прыезджым і, у першую чаргу, самім жыхарам, на вуліцы чыйго імя яны жывуць. Але, на жаль, гэтымі шыльдамі ўшанаванне памяці нашых славетных продкаў і завяршаецца. Дарчы, у Беларусі няма ніводнага музея вышэйназваных дзеячаў — магчыма, яго варта было б стварыць менавіта тут?

Трохі далей Ігуменскі тракт перасякаюць вуліцы Янкі Лучыны і Прушынскіх. І калі са звесткамі пра асобу беларускага паэта ў жыхароў праблем няма — маляваць мама з калёскай павадзіла, што тут ёсць ажно дзве шыльды, якія пра яго распавядаюць, — дык з прозвішчам Прушынскіх у мінчан адчуваецца пэўны «інфармацыйны голад». Па просьбе назваць якую-небудзь мясцовую выбітнасць мінакі ківалі ў бок Лошыцкага парку. Менавіта гэты род быў уладальнікам сядзібы на яго тэрыторыі. Тут жа знаходзіцца і сямейная пахавальня роду. Прушын-

скіх увогуле можна назваць культурнымі асветнікамі Лошыцы, асабліва ў плане архітэктуры.

Як відаць, веды мясцовых жыхароў пра свой маленькі куток не надта значныя. Вялікую справу ў сферы краязнаўчага асветніцтва ў Лошыцы робіць сярэдняя школа № 222.

**Намеснік дырэктара па выхаваўчай працы СШ № 222 Святлана Іванаўна ЗНАК:**

— На класных і інфармацыйных гадзінах вучні даведваюцца пра гісторыю стварэння мінскіх вуліц. Больш дэталізавана краязнаўчую інфармацыю старшакласнікі атрымліваюць на ўроках гісторыі Беларусі. Бываюць і пазакласныя мерапрыемствы: напрыклад, сёння да нас з выставай прыехаў Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры. Дарчы, такія відзіты ў нашай школе здараюцца часта: супрацоўнікі музеяў прывозяць невялікую частку сваёй экспазіцыі, каб заахоўваць дзейны самастойны прыйсці і паглядзець астатняе.

— Школа знаходзіцца на вуліцы Янкі Лучыны, ці надаецца нейкая асобная ўвага гэтай дзеячы?


— У пэўнай ступені, так. У кабінце беларускай літаратуры — невялікая выстава, прысвечаная менавіта гэтай пазту. Кожны вучыць, ёсць у яго на тое жаданне ці не, за 11 гадоў навування зверне ўвагу на гэтую выставу і, спадзіўся, зацікавіцца. Але, на вялікі жаль, пакуль што мы не можам дазволіць сабе большага, чым такая невялікая экспазіцыя. Бо адкрыццё імяной аўдыторыі — гэта заўсёды грошы, і не маленькія.

— А Прушынскія? Вуліца іх імя таксама недалёка, і да Лошыцкага парку рукой падаць...

— Працую і ў гэтым кірунку. Настаўнікі сумесна з вучнямі займаюцца даследчыцкай працай у парку, плён яе вынікаў — школьная выстава. Гэтая праца выйшла за межы самога Лошыцкага парку і захапіла бліжэйшыя вуліцы: Лучыны, Сыракомлі, іншыя.

— Школа знаходзіцца на вуліцы Янкі Лучыны, ці надаецца нейкая асобная ўвага гэтай дзеячы?

— У пэўнай ступені, так. У кабінце беларускай літаратуры — невялікая выстава, прысвечаная менавіта гэтай пазту. Кожны вучыць, ёсць у яго на тое жаданне ці не, за 11 гадоў навування зверне ўвагу на гэтую выставу і, спадзіўся, зацікавіцца. Але, на вялікі жаль, пакуль што мы не можам дазволіць сабе большага, чым такая невялікая экспазіцыя. Бо адкрыццё імяной аўдыторыі — гэта заўсёды грошы, і не маленькія.



Мемарыяльная дошка на адным з дамоў.

Святлана Іванаўна паказвае папкі з надпісамі: «Вуліца Лучыны», «Вуліца Чыжэўскіх», «Вуліца Прушынскіх», у якіх сабраныя матэрыялы. Ці могуць такія мерапрыемствы сапраўды даць пазітыўныя вынікі? Безумоўна, анкетаваанне, праведзенае намі сярод вучняў 8-га класа школы засведчыла: амаль усе респандэнты далі больш-менш правільныя адказы на пытанні: «Чаму вуліца Ігуменскі тракт носіць такую назву?», «Хто такі Янка Лучына? і «У гонар каго названая вуліца Прушынскіх?». Можна, сапраўды, мае сэнс больш распаўсюджаць пра вядомых беларусаў у школах? А што рабіць з дарослымі? Рэдка чалавек на вуліцы даў адэкватны адказ на ўсе тры ж тры пытанні. Ведаць сваю гісторыю павіны не толькі дзеці...

Менавіта такім мы убачылі Ігуменскі тракт і прылеглая да яго вуліцы.

Упаўнёна скажам, што сучаснаму беларусу для пайна-вартаснага жыцця мала толькі крамы і цырульні непадалёк ад дома.

Хто-то, а беларусы цікавяцца сваёй гісторыяй. Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ. Фота Настассі ХРАЛОВІЧ.

# ТАПАНІМІКА МІНУЛАЕ — У НАЗВАХ ВЁСАК

**Глядзец у акно падчас дарогі — найцікавейшы занятак. І няважна, куды і на чым ты едзеш. Хутчэй імкнешся сесці бліжэй да акна — не толькі, каб сузіраць наваколле. Гэта і час пошукі шыльдачак з назвамі населеных пунктаў, час роздуму над іх верагодным паходжаннем.**

**Асабліва цікаваць назвы вёсак. Тым больш, што амаль усе з іх маюць сваю гісторыю. Вось і атрымліваецца, што кожны край багаты на легенды і паданні. І Лідчына — не выключэнне.**

**БЕЛІЦА**

Вельмі даўно жыў у гэтым краі багаты пан. Акрамя грошай, была ў яго і самая галоўная каштоўнасць — дачка Беліта, слава аб прыгожасці якой абляцела ўвесь свет. Калі яна вырасла, пачаў бацька шукаць для яе багатага жаніха. Толькі ні жаніх, ні яго грошы не былі дзяўчыне патрэбны: яе сэрца ўжо даўно належала мясцоваму юнаку, кавалю Златарэчку.

Здавалася, ніхто не зможа разлучыць гэтую моцна закаханую пару. Толькі пан і слухаць не хацеў пра выбор Беліты. Таму хутка знайшоў багатага жаніха і, не спытаўшы дачку, прызначыў дзень вяселля. Які ні ўпрошала Беліта бацьку не разлучыць яе з мільям, ён быў няумоўлена. Казаў, сцёрніцца — любіцца, што для дзяўчыны было горшым за смерць. Таму і вырашыла ў дзень вяселля лепш памерці, чым выйсці замуж за нялюблага. Прыбегла на бераг Нёмана і кінулася ў яго хвалі. Сілі пасланыя панам у лагоно сілкі прыбеглі да ракі, то убачылі толькі круг над цёмнай вадою і хусцінку Беліты. Раптам сцягнула, пачалася вялікая бура.

Некалькі дзён прырода аплывала гэтае трагічнае каханне. Пачушы пра смерць Беліты, не знаходзіў сабе месца і Златарэчка. Быццам вар'ят, з ранку да вечара, з года ў год, ажно да самай смерці, хадзіў ён па беразе Нёмана і клікаў сваю каханую: «Беліта... Беліта... Беліта...». З цягам часу людзі пачалі так называць і паселішча — Беліца.

**КРУПАВА**

Жылі некалі ў невялікай вёсачцы працавітыя людзі. Хто што рабіў, але ў асноўным аралі і засявалі зямлю. Некаторыя займаліся бортніцтвам, іншыя — палываннем ці рыбаловым сям'ю кармілі. Адным словам, рукі склаўшы не сядзелі.

ўсё роўна бацькі ад яе не адступяцца. Таму, наракаючы на свой нешчаслівы лёс, раіў выходзіць замуж за нялюблага.

— Калі выйду за яго, то ўсё роўна дзіця ад цябе будзе, — сказала дзяўчына і паклікала яго ў лазню.

Аднак гэтая здрада не павіна была адбыцца: Крупня стаў непадалёку і ўсё чуў. Пачакаў той некалькі хвілін і пайшоў за імі. Затым узяў палена, падпёр дзверы і падпаліў лазню. Добра, што людзі не толькі ўбачылі пажах, а і пачулі крыкі. Таму хутка знайшліся тыя, хто адчыніў дзверы і выпусціў Гэлку з Іванам. Толькі пажах спыніць не ўдалося: агонь пачаў перакідацца з адной хаты на другую, і да вечара амаль уся вёска згарэла. Ацалела толькі пакрыўлена лаяна калі лесу, на што нехта з іроніяй прамоўлю:

— Дык гэта ж, людцы, Крупнева... Хлопца вясцоўцы прагналі ад сваёй палішчы, бацькі памерлі, а нова вёска, якую пачалі будаваць калі ацалела лазні, называлі спачатку Крупнева, а затым Крупава. Так яна завецца і зараз.

**КРЫНІЦА**

Даўным-даўно цякла па гэтай мясцовай крыніцы. Вада ў ёй была сцёрдзёная, чыстая, ды і зімой не замерзала. Таму круглы год пілі з яе людзі. Нават незвычайныя якасці ёй прыпісалі: быццам папаш вады — і сілы аднаўляюцца. Вось і спыталіся суды пасля працы, каб не толькі смагу прагнаць, але і адпачыць.

Берагі мясцовыя жыхары сваю крынічку. Таму паралілі і вырашылі змайстраваць вакол яе зруб, бо да яе жыць вельмі ўсялякі ніц падходзілі. Зрабілі добрую справу, нават гарлячкі павесілі, каб лубы падарожны наліцца мог.

сама вадзіца на паверхню выбілася, сама і дарогу знайшла, а людзі тут ні пры чым. Потым увогуле падхапіўся і пайшоў да крыніцы.

— Ты куды? Што ўдумай? — запытаўся старэйшы, але той не спытаўся адказаць і нешта тарпопка шукаў у кішэнях.

— Яны, мясцовыя жыхары, грошай, відаць, да гэтага часу не бачылі і не ведаюць, што гэта такое. У мяне недзе кафейка была. Кіну яе ў ваду — яны і пачнуць ад грошай шапель. Скончыцца тады іх мірнае жыццё.

Пачаў старэйшы яго адгаворваць, аднак зразумей, што гэта дарэмна. Знайшоў той злэшчасную кафейку і ўкінуў у ваду. Ды яшчэ закамандаваў адсяцца, каб паназіраць, што тут будзе адбывацца. Тому нічога іншага не заставала рабіць, як паслухацца.

Селі яны непадалёку, у густым заросці. Доўга кацаць не прыйшлі стухта да крыніцы падышла дзяўчына. Нахілілася за вадой і, мабыць, убачыла, што на дне нешта яркае свеціцца. Захацелася ёй даведацца, што гэта такое. Перагнулася праз край — і паляцела ў ваду. Ледзьве выбралася і, лаючы крынічку, пайшла проч. Малодшы ажно паміраў ад рогату, не стрываўся ад смеху і старэйшы.

— Чакай, яшчэ і не тое пабачыш. Гэта толькі пачатак, зараз самае вялікае пачнецца, — запэўніваў яго малодшы.

І сапраўды, хутка побач з крынічкай спыніўся воз, з якога саскочылі два мужыкі. Падышлі да вады і ажно раты ад здзіўлення развілі. І пачаліся: крычалі, енчылі, лупцавалі каля аднаго, каб забраць сабе гэту прыкрасу. Нарэшце знемаглі і ляглі на траву побач з крыніцай.

— Што ж ты нарабіў?! — закрычаў старэйшы падарожнік.

— Затое мы прыйшлі б і знаку не пакінулі, а так яны мяне да скону жыцця памятаць будуць. Пайшлі, няма чаго нам тут болей рабіць, — сказаў малодзшы, і яны пайшлі далей.

І пачалі мясцовыя жыхары ваду каламуціць, што яе немагчыма было піць. А калі дваіх чалавек да смерці забілі, сталі думаць, што далей ра-

біць, каб вярнуць крынічку былыя якасці. Тады нехта з сялян прапанаваў паклікаць бацюшку, каб дапамог ад бяды вызваліцца. Прышоў бацюшка і, убачыўшы кафейку, адрозу зразумей, у чым тут справа. Затым забраў прадмет сварак і непрыемнасцю, пасвіў зруб і прапанаваў калі крынічку пабудавача святую капліцу, каб больш ніякага ліха не здаралася.

Так і зрабілі. Нават вёску Крынічка назвалі. Колькі часу з той пары прайшло — невядома. Капліца даўно засапалася, крынічка засохла, даўно назва засталася.

**МІНОЙТЫ**

Як кажуць старажылы, некалі ў гэтым месцы, дзе цяпер вёска, было непраходнае балота, акружанае дрымуцьмі лясамі. Адным словам — не прайсці, не праехаць. І ўсё было б добра, каб непадалёку ад гэтага месца не размяшчалася невялікая паселішчы. Нягледзячы на тое, што людзі тут наладзілі гандаль, займаліся рамяством, лавілі рыбу і палявалі, калі некалі ў іх узнікла неабходнасць ісці ў «вялікі свет» — у мястэчка. Таму і даводзілася кожны раз насцілаць кладкі, каб багну пераадолець і куды трэба дабрацца. Праўда, над самым неспэсечным месцам сяляне пабудавалі невялікі моцік. Толькі толку з яго было — як з калза малака: настолькі быў вузкі, што пераехаць праз яго маглі толькі адна павозка. Хлоп і няручына, затое лепш, чым ніяк.

Але аднойчы вось што здарылася. Сустрэліся некалькі увечары дзве бычкі пану, якія вярталіся з палывання. А такімі ветлівымі аказаліся, што не хацелі праезджаць: адзін аднаму месца ўступалі.

— Мінай ты, — крычыць адзін.

— Не, мінай ты, — адказвае другі.

Толькі ветліваці імі хапіла ненадоўга. Разлаваўшыся, рушылі яны адзін аднаму насустрэч. На гэтым спрэчка і скончылася: багна забрала іх да сябе.

Мінулі гады. Балота высыхла. Людзі пачалі сцяліца на яго дне. Зараз пра колішнюю бяду напамінае ім толькі назва вёскі.

**Вераніка КАНЮТА, Лідскі раён.**



# ...ЛЮБОЎ ДА АЙЧЫНЫ — ПРАЗ ЛЮБОЎ ДА СВАЙГО РОДУ!

У час XIX Мінскай міжнароднай кніжнай выставы кірмашу Анатоль Статкевіч-Чабагану прэзентаваў кнігавывадацкі праект, які будзе асвятляць гісторыю старажытных беларускіх родаў.

Некалькі дзесяцігоддзяў мінскі прадпрымальнік Анатоль Статкевіч-Чабагану займаецца не толькі бізнэсам, але і гісторыка-краязнаўчымі росшукамі. За пляччымі — сотні адкрыццяў і знаходак, публікацый ў самых розных перыядычных выданнях. А таксама — удзел у розных праектах па ўшанаванні гістарычных і асветніцкіх падзей у лёсе Беларусі. У тым ліку — і падтрымка ў стварэнні помніка Святой Сафіі, княгіні Слуцкай. Руская праваслаўная царква ўзнагародзіла Анатоль Васільевіча ордэнамі Свяціцеля Кірылы Тураўскага І-й ступені, Святога роўнаапостальнага князя Уладзіміра III-й ступені.

Свае гісторыка-краязнаўчыя росшукі, прысвечаныя ўласнаму радаводу, усім тым, хто ў блізкай і далёкай часіны перасякаў са Статкевічамі-Чабаганавымі, даследчыкі і мейсцяны падсумоўвае ў серыі кніг «Летапіс беларускіх шляхты». Першы том гэтай унікальнага праекта пад назвай «Я — сын Ваш: Сацкевічы-Статкевічы герба «Касцеша». Карафа-Корбуты герба «Корчак» (між іншым, выданне адзначана дыпламам І-й ступені на нацыянальным конкурсе «Мастацтва кнігі» ў намінацыі «За ўклад у зберажэнне духоўнай спадчыны») і кнігі прэзентаваны ў час XIX Мінскай міжнароднай кніжнай выставы кірмашу. Добрая словы ў адрас шукальніка гістарычнай працы казалі многія пісьменнікі, вучоныя, грамадскія і культурныя дзеячы. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, галоўны рэдактар часопіса «Вясёлка» і даўні палпелнік А. Статкевіча-Чабаганова па краязнаўчых сцяжынах-дарогах Уладзімір Ліпскі адзначыў: «Руплівае апантаннае чалавек уражвае і захапляе. Анатоль Васільевіч — з пляяды тых людзей, хто усталявае прыяры-



Фота Юлія ПРАСЕКА

тэты гістарычнай спраўдзенасці, нягледзячы ні на якія цяжкасці Пабойе бы такіх дасведчаных і нераўнадушных мецэнатаў і ўвогуле пабойе бы такіх людзей і беларускай культуры...» Высокую адзнаку кнізе далі акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Уладзімір Гішпамаў, доктар філалагічных навук Адам Мальдзіс, вядомы беларускі пісьменнік Георгій Марчук, выканаўчы дырэктар Выдавецтва Беларускай праваслаўнай царквы Уладзімір Грозав, галоўны рэдактар часопіса «Роднае слова» Зоя Падліпская і іншыя.

Сам Анатоль Статкевіч-Чабагану, расказваючы пра ўласны досвед гістарычнага пошуку, заявіў, што да гэтага падрыхтавана серыя кніг «Летапіс беларускіх шляхты». У выдавецтве знаходзіцца выданні, якія расказваюць пра Некрашэвічаў, Татураў, Казановічаў і іншых. «Мы ж адна сям'я ў сваёй прысутнасці ў вёсцы, таму і павінны жыць з ведамі адзін пра аднаго, захоўваюць маральную чысціню грамадства і даводзіць яе прыярытэты нашым наступнікам...» — перакананы пісьменнік і краязнаўца.

Мікола БЕРЛЕЖ.

# ВЫЛЕЧЫЦЬ СЭРЦА, ЯКОЕ «КРЫЧЫЦЬ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Аднак, у вас атрымалася знайсці прычыны нудыячы эксперымента 30-гадовай даўніны і выпрацаваць арыгінальную метадку, так?

— У сусветнай літаратуры па гэтай тэме мы знайшлі толькі тры работы, дзе было пра лячэнне інфаркту міякарда з выкарыстаннем баракамеры. Калі мы 10 гадоў таму паспрабавалі паглыбляць у тую ж тэму, таксама зрабілі эксперымент — правялі клінічныя даследаванні, але пры гэтым адбылі ад высокага ціску. Зразумелі, што менавіта ён можа быць губіцельным для сардэчнай м'яшцы. Аказалася, што гэта менавіта так. Малыя дозы ціску паяншалі зону інфаркту і выратоўвалі ад яго развіцця, а вялікія выгальвалі сэрца. Таму, перш чым выкарыстоўваць гэты метад, мы добра падрыхтаваліся і былі ўпэўнены, што не нашкодзім. Урэшце атрымалася, што выжывальнасць пацыентаў стала значна большай і няма вядомых ускладненняў. Калегі-ўрачы не адразу, але павярэлі нам і цяпер накіроўваюць да нас шмат пацыентаў. Тых, хто «не ідзе». На слэнгу медыкаў гэта адзначае, што пацыент не вылучаецца стандартнымі метадамі — такімі, напрыклад, як шунтаванне, стэнтаванне. Пасля баракамеры яны ідуць на папаруку. Перадзеньня намы работы паказваюць, што значна вышэй стала выжывальнасць. Акрамя таго, за кошт выкарыстання гэтага метаду рэабілітацыя праходзіць лепш. Сёння ў нас ёсць доказы на ўзроўні клеткі: гэтая працэдура садзейнічае развіццю адаптацыйных бялкоў — так званых бялкоў цэплага шоку, якія можна лабачыць вачыма. Яны накопільваюцца, а потым паступова разыходзяцца ў арганізм.

— Відаць, у вас былі пацыенты, для якіх вы сваім метадам стварылі спраўдзены цуд — выратавалі жыццё?

— Дарчы, давер калег прыйшоў пасля аднаго выпадку, калі да нас трапіла пацыентка, якой было зроблена ўсё: і шунтаванне, і стэнтаванне, і пры гэтым заставаўся ашчэ лёгкіх. Пацыентка не магла адравацца ад кіслароднай маскі. Калі мы пачалі працэдуру і на другой хвіліне жанчыне стала лягчэй, яна сказала: «Я хачу тут знаходзіцца. Мне тут добра». Мы яе выратавалі, яна з дыспансэра сама пайшла дадому. Потым мы пралячылі больш за 150 пацыентаў з рэанімацыі, і з іх не памёр ні адзін. Менавіта таму сёння мы маем вялікую колькасць вельмі складаных пацыентаў. У 75% з іх дыягназ — нестабільная стэнакардыя і інфаркт міякарда. Сёння мы працуем з пацыентамі ў самым складаным перыядзе — калі яны крычаць ад болю. Але ж занадта многа людзей, якія ў бальніцу звяртаюцца вельмі позна. Церпюць да апошняга, не выклікаюць «хуткую дапамогу». Прынамсі, калі пэўны час прайшоў, наступствы закупоркі артарый прыводзяць да някרוзу. Сардэчная м'яшца на нейкім участку гіне. І далейшае лячэнне заключаецца ў тым, каб паменшыць зону пашкоджання, каб гэты працэс не перакінуўся на іншыя зоны міякарда. І тады на першае месца выходзіць не толькі вядомая дыякаметозная тэрапія, але і нейкія новыя метады. Наш сёння не мае аналагаў ў свеце.

— Такім чынам, абарона доктарскай дысертацыі — гэта не толькі ваша асабістае дасягненне...  
— Зразумела ж — мы такім чынам паднялі прэстыж і Гомельскага абласнога кардыядыспансэра, і ўсёй Беларусі. Сёння я едужу чытаць лекцыі і дзяліцца досведам у медыцынскай акадэміі Санкт-Пецярбурга. Вынікі даследаванняў упершыню ў Беларусі занесены ў аналы сусветнай «Бібліятэкі Хэраіна» — гэта міжнародная медыцынская статыстычная база, на падставе якой потым фарміруюцца новыя даследаванні. Мы і не марылі, што туды трапім. Думаем, што будзе і працяг гэтых даследаванняў. Мы знайшлі кропкі, дзе дапамагам на 100%, але ёсць і сумніўныя моманты. Калі быццам не горш, але і не лепш. Таму сёння нашы вучні ўжо працуюць над гэтай праблемай.

— Зараз ужо можна казаць аб школе кардыялогі Гомельшчыны?

— Пакуль складана. Думаем, прыйдзеца яшчэ добра папрацаваць. Медыцынская база тут, у кардыядыспансэры, вельмі моцная, прынамсі, як і ў Гомельскім медыцынскім універсітэце. Апошняя ўстанова тры тыдні яшчэ стала асноўным месцам майей працы. Менавіта таму пасля абароны доктарскай паўстала задача стварэння новай кафедры. Тады, магчыма, праз некалькі гадоў можа будзе сказаць, што школа кардыялагаў сумеснымі намаганнямі ў Гомелі шкорула. Дарчы, я вельмі ўдзячны ўсім, хто мяне падтрымліваў усё гэтыя гады. Па-першае, сваім настаяўніку, прафесору Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Эдуарду Анатольевічу Даценку. У нас былі спрэчкі, дэбаты, але ж гэта дазволіла дасканальна авалодаць і метадамі статыстыкі, і ўсёй кардыялогіяй. Нізі пахлон бацькам. Маці ў нас настаяўнік, а бацька — фельдшар. Мы, тры іх сыны, — усё сталі ўрачы. І жонкі ва ўсіх таксама ўрачы. Прынамсі, і мой сын Сяргей марыць працягваць медыцынскую дынастыю. Нам прыходзілася ўсёю самім дабівацца. Што датычыцца доктарскай — гэта была вар'яцкая праца. Але ж была і дапамога — ад адміністрацыі кардыядыспансэра і ад былога нашага губернатара — Аляксандра Якабсона. Я лічу размову ў Прэзідэнта краіны, яго давер нашым даследаванням вялікім авансам. Нам спыніцца нельга, трэба працягваць рухаць навуку. Я сёння валодаю тымі ведамі, якімі павінен дзяліцца.

— Дзімтрый Паўлавіч, а ці ўсе пацыенты так турбуюцца пра сваё здароўе, які вы пра іх?

— У нас ёсць такі ўрачобны анекдот. Пітанне: чым адрозніваецца сасудзістае аддзяленне ад сарканожкі? Адкаў: у адной сарканожкі сорок ног, а ў сасудзістым аддзяленні 40 пацыентаў, і ва ўсіх па адной назе. Адна з прычын праблем з сасудамі — курэнне. І вось такога чалавек тут лежачы, а ён усё роўна курчыць. Тым самым выклікае спазм сасудаў. Як яму артарыю «адкрыць», калі ён наўмысна забівае яе? У мяне былі хворыя, які казаву: «Не хачу быць доўгажываючым. Хачу піць, курчыць, есці ў сваё здавальненне». Ёсць і такія людзі. Мы павінны і ім даць выбар. Абследаваць, расказаць, якая хвароба ў яго і як пазбегнуць наступстваў.



Але ж прымусяць чалавек весці здаровы лад жыцця мы не можам. І ўсё ж я выкарыстоўваю люблюю магчымасць, каб растлумачыць пацыенту сітуацыю з яго здароўем. Імкнусь прыклад станоўчы паказваць: сам не куру, алкаголем не злоўжываю. Аднак часта бывае, што для чалавек курчыць — гэта апошняе, што прыносіць яму задавальненне ў жыцці. А пакуль гэта так — яму будзе вельмі цяжка кінуць вядоме пасля таго, як яму ногі адражэць. Акрамя таго, явотам, што развіццё інфаркта часта залежыць ад самога пацыента: ёсць тыя, хто супраціўляецца хваробе, а ёсць бязвольныя. Вельмі добра, калі чалавек сам пятаецца, як трэба яму далей жыць. Некаторыя ўсё ж прыслухоўваюцца да парад урачоў. Ёсць, зразумела, пацыенты, якія да нас ставяцца адмоўна — людзі ж розныя. Мы імкнемся ўсё максімальна падтрымаць, і аднае ўрэшце ўсё. Калі чалавек выліваецца і цісне да рукі з удзячнасцю — разумееш, што працаваў не дарэмна.

Ірына АСТАШКЕВІЧ. Фота аўтара.

## Альбінас ЖУКАЎСКАС: Беларусь і свет

# ТРЫВАЛЫЯ МАСТЫ СЯБРОЎСТВА

У Літве адзначаюць 100 гадоў з дня нараджэння Альбінаса Жукаўскаса, вядомага паэта, празаіка, перакладчыка. Міяркую, ён заслужыў, каб колькі слоў было сказана пра яго і для беларускага чытача. Тым больш што я не ведаю другога такога літоўца, які быў бы ганараваны пачэсным званнем заслужанага работніка культуры Беларусі (1973 г.) і каб яго асобныя артыкулы пра яго былі «Беларускай энцыклапедыі».

Пра заслугі А. Жукаўскаса ў літоўскай літаратуры і культуры не стану гаварыць, хоць ён і напісаў некалькі дзясяткаў кніг, быў ганараваны ўсімі магчымымі ўшанаваннямі і прэміямі Літоўскай Рэспублікі. У яго творчасці вялікі і, я дадаў бы, відавочна станоўчы след пакуль я яго моцнае сяброўства з беларускімі празаікамі і паэтамі, асабліва стасункі з І. Я. як вынік гэтых шчырых адносін — яго шматлікія пераклады з беларускай мовы, агляды на творчасць беларускай пісьменніку. У Літве дзякуючы яму мы ведалі шмат пра беларускую літаратуру. Ён заўважыў быў не толькі ініцыятарам і натхняльнікам, але часта і выканаўцам рознага роду мэрарыяў, прысвечаных беларускай літаратуры, выданым беларускіх аўтараў. Усё знамянальнае гадвалі Я. Купалы, Я. Коласа, М. Танка. Іншыя беларускіх літаратураў не абыходзіліся без яго актыўнага ўдзелу, прычым не толькі ў Літве. І сёння цікава пачытаць, да прыкладу, артыкул А. Жукаўскаса «Вільнюс памятае і ўшаноўвае свайго вялікага сябра і грамадзяніна...» пра стагоддзе з дня нараджэння Якуба Коласа. Артыкул выйшаў у «Звяздзе» трыццаці лістапада 1982 года.

Язэч Сямёжон некалькі гадоў, што А. Жукаўскас блізі беларусам яшчэ і таму, што нарадзіўся недалёка ад пайночнай Беларусі. Ён мае рацыю, але толькі часткова. Так, будучы пісьменнік нарадзіўся 25 студзеня 1912 года ў літоўскай вёсцы Бубяіны, якая цяпер належыць Польшчы і знаходзіцца на стыку Беларусі, Літвы і Польшчы. Пасля развалу Расійскай імперыі польскія ўлады адразу закрылі літоўскую школу ў яго роднай вёсцы. Пасля ён пачаў вучыцца ў акупаваным палкамі Вільнюсе — у літоўскай гімназіі Вітаўтаса Вялікага. Тут літоўцы, які і беларусы, зазнавалі прыгнёт па нацыянальным прыпынцы. Гэта збліжала літоўцаў і беларусаў, якія не жадалі падацца палітыцы апалчэння і хацелі гаварыць на сваёй роднай мове, развіваць сваю нацыянальную культуру. Вось там малады А. Жукаўскас, які і іншыя літоўскія інтэлігенты, якія жылі ў Вільнюсе, арганізавалі сумесныя культурныя мэрарыяў, супрацоўнічаў з беларускімі і літоўскімі газетамі. Тут таксама трэба шукаць прычыны, якія паўплывалі на светапогляд А. Жукаўскаса, яго блізкасць да беларускага.

Да прыкладу, ужо ў той перададаны час завязалася сяброўства паміж маладымі А. Жукаўскасам і М. Танкам, які першым пераклаў вершы свайго сябра на беларускую мову і неаднаразова згадае яго ў сваёй кнізе ўспамінаў «Лісты календара». Альбінас Жукаўскас, у сваю чаргу, становіцца вярнікі папулярныя аўтары творчасці Максіма Танка. Вершы яшчэ маладога аўтара з'яўляюцца ў літоўскай прэсе. У 1961 годзе на літоўскай мове выйшаў зборнік вершаў М. Танка «След маланкі», а ў 1969 м Жукаўскас перакладае яго кнігу «Лісты календара».

Ён таксама робіць пераклады на літоўскую аповесці Эмітрага Бядулі «Сярэбраная табакерка» (1956 г.) і рамана Максіма Гарцака «Віленскія камунары» (1965 г.). Ён перакладчык і рэдактар «Анталогі беларускай прозы», анталогі «З Беларускай пазізі» і «Па Нёмане песня плыве». Жукаўскас перакладаў творы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Аркадыя Купляшоў, Пётруса Броўкі, Пятра Глебкі ды іншых.

Многія беларускія пісьменнікі перакладалі творы Альбінаса Жукаўскаса. А ў 1974 годзе ў Мінску на беларускай мове выйшаў зборнік яго вершаў «Бяздомная любоў».

А. Жукаўскаса не стала ў 1987 годзе. Праз усё сваё жыццё ён пранёс любоў і павагу да Беларусі, яе культуры і літаратуры. У свай час інтэр'ю, якое зрабіў з Жукаўскасам мой калега і добры сябар, Анатоль Міяноўкі, было надрукавана ў «Звяздзе». Загалюкам сталі словы А. Жукаўскаса: «Я прыдуў туды, дзе ўсё мне роднае...». Альбінас Жукаўскас так казаў пра Беларусь...

Вітаўтас ЖЫМАНТАС, уласны карэспандэнт «Звязды» ў Літве. Фота аўтара. Вільнюс.

## ОАО «Гранд Фэшен Хаус»

29 марта 2012 года в 14.00 ПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 13, каб. 40 (кабинет директора).

- ПОВЕСТКА ДНЯ:**
- Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году и основных направлениях деятельности общества в 2012 году.
  - Отчет совета директоров общества.
  - Отчет ревизионной комиссии общества.
  - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
  - Утверждение направлений использования чистой прибыли общества на 2012 год и 1 квартал 2013 года.
  - Избрание членов совета директоров общества.
  - Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  - О размере вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 13 (кабинет директора) с 21 и 23 марта 2012 года с 9.00 до 16.00 либо 29 марта 2012 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания проводится с 13.00 до 14.00 в день и по месту проведения собрания. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 20 марта 2012 года. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

УНП 290671335 **Совет директоров.**

## Факт

### РЭЛЕ «ЗАМКНУЛА»

Адбыўся пажар у інтэрнаце Полацкага каледжа Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Машэрава.

Як паведамілі ў Віцебскім абласным упраўленні па надзвычайных сітуацыях, супрацьпажарная сігналізацыя спрацавала а трэцяй гадзіне дня. Пажарным было ўстаноўлена, што адбылося кароткае замыканне пусковага рэле ў памяшканні агульнай кухні на другім паверсе будынка інтэрната. Да прыбыцця падраздзяленняў МНС супрацоўнікамі адміністрацыі інтэрната з паверха эвакуіравалі 15 навучнікаў. Усяго на паверсе пражывае 28 чалавек. Пацярпелых няма.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Считать недействительными страховые полисы ЗАО «СК «Белорострах»: — добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу (ЗРН, ЗРН) серия БИ №№ 0899836, 1047041, 1013465, 0898072, 0898774, 0898775, 0898778, 0898821; — страховой полис комбинированный «Добровольное страхование наземных транспортных средств (авто-каско). Добровольное страхование от несчастных случаев» (ф. ЗРН, ЗРН) серия БИ №№ 0001511, 0001131, 0002722; — квитанции 1 СУ серия КС №№ 0907358, 0293173; — добровольное страхование наземных транспортных средств (авто-каско) ЗРН, ЗРН серия АХ №№ 0044893, 0038229. УНП 100732388

# 1919: «ПРАГА АСВЕТЫ»

## СЛОЎНІК І ЛЕКЦЫЮ ЧЫТАЧУ!

Голад, холад, хваробы... А ў Мінску ў Доме асветы адкрываюцца курсы: тэатральныя, музычныя, харавыя спеваў, малываня. Адкрыты запіс для тых, хто хоча атрымаць бясплатнае фізічнае выхаванне, прычым ствараюцца групы для дзяцей, моладзі, якая навуаецца, і для дарослых. І прапануюцца заняткі: «Гімнастычныя практыкаванні па шведскай і чэшскай сістэмах, фехтаванне і бокс».

Пастаянна ўздзімаюцца ў гэзе пытанні пра неабходнасць распаўсюджвання літаратуры і стварэння бібліятэк.

Уздзімалася і пытанне аб тым, як «разаваць» вясковым чытачу усё тое, пра што піша газета: «...матэрыял гэты для людзей ад сака сыры, не дасягае часта тых вынікаў, якія павінны быць. Справа ў тым, што гэты матэрыял не так лёгка «перажываецца» ў вёсцы... Неаходны тут растлумачальнікі. Неаходныя слоўнікі-даведнікі, якія б вучылі. Вёска сама зразумела гэта. Культурныя слаі вёскі ўзяліся за стварэнне клубаў — спецыяльныя чыталыны, публічныя лекцыі».

## ШКОДНЫ ЭЛЕМЕНТ

Здавалася б, не такая значная замятка «Падатка на вядзьмарку», але тым не менш, «вока зачэплася». Гэта толькі адзін з прыкладаў, які ўлада змаглася з забабонамі. Але ж беларусы так і засталіся прыхмыляючы, і сёе-тое з народнай медыцыны яшчэ пацягваюцца і сёння. На жанчыну, якая лячыла людзей народнымі спосабамі (праз нагаворы на вяду, так яна быццам бы здымала сурок), быў накладзены вельмі падатак, «каб знішчыць шарпатавана вядзьмаркі і эксплуатацыю чынных сялян», ёй было загадана перанакіроўваць хворых у бальніцу. Калі ж жанчына будзе працягваць сваю справу, двойчы на яе накладуць штраф, а на трэці раз вельмі «які шкодны элемент, які не падпарадкоўваецца савецкай уладзе».

## НОВОШТА ЖАНЧЫНЕ СВДОМАСЦЬ?

Без нас (я маю на ўвазе жанчыну) — нікуды. Пра гэта яшчэ і «Звязда» гаварыла ў пачатку мінулага стагоддзя. «Нельга гаварыць аб тым, што жанчыны не хочуць грамадскага жыцця. Не. У іх шлёпаня прага ведаў, асветы, але ім не дазваляюць абставіны сямейнага жыцця, ім трэба працаваць і па-за фабрычнай ці заводам для задавальнення пачэр сямі», — пісала спадарыня Чарняўская. — Якім жа чынам можа прыбраць гэтыя з'явы? Адкаў ёсць: уладкоўваннем грамадскіх кухань, дзіцячых выхавальных дамоў, яслюў і т.п. А для таго, каб жанчыны зразумелі, навошта трэба аддаваць сваіх дзяцей у гэтыя выхавальныя дамы, нам трэба сярэд і і правесці самую энэргічную прапаганду. ... каб для іх стала ясным, для чаго мы імкнемся і навошта жанчыне свядомасць... І камуністычнае выхаванне, арганізаваныя кадры работніцы дапамогуць нам справіцца як з гаспадарчым разрухай, так і з энэргій і ўнутранай контр-рэвалюцыяй».

Вось толькі дашкольчыныя установы тады амаль не было, пасля адной з праверак было выяўлена, што арганізаваныя «дзіцячыя ачагі» ёсць толькі ў ўярэаў, а для беларускіх і «велікарускіх» малых іх яшчэ трэба арганізаваць, гэтак жа, як і курсы для падрыхтоўкі выхавальніц.

Між іншым, правы жанчын тады хвалявалі і «моцную палову». 22 студзеня «Звязда» змяшчала вялікі артыкул «Прастытутыя ў вёсцы», з якой вынікае, што «дамы падэразоной знешнасці», які пры царскай уладзе, працягваюць сваё рамяство.

«Нельга глядзець на прастытутак як на людзей, якія зусім не заслужылі ўвагі. Акрамя закраняць «дамоў чэрпямасці», трэба спрабаваць з асяроддзя больш свядомых прастытутак арганізаваць ядро, якое б працавала сярэд прастытутак у эн-

## СВАБОДУ ВУЧНЫМ!

Давайце паспрабуем угадаць, колькі гадоў ужо мы чуюм размовы пра тое, якой павінна быць сучасная школа. Ды, мабыць, яны былі заўсёды. Вядома, і пры станаўленні савецкай улады гэтаму надавалася вялікая ўвага. Так, у «Звяздзе» я знайшла артыкул «Старая і новая школа» Л. Сляпана. На яго думку, пры царскай уладзе «школа не вучыла, не выходзіла, але дрэсіравала»: «Замест схаластычнага хламу, якім забавалася галава навуачэнца, новая свабодная школа пачаб з іншымі навукамі павінна вучыць маладога падрастанчае пакаленне арганізаванай работы на працоўных пачатках... ніякія веды не могуць быць успрыняты гвалтоўным шляхам. Веды, атрыманыя пад пагрозай, не выклікаюць у навуачэнца ніякай цікакасці і хутка стуюваюцца з галавы. Такі метад выкладання не развівае разумовыя здольнасці навуачэнца. Пралетарская свабодная школа павінна імкнуцца да таго, каб выклікаць у вучня цікакасць да якіх-небудзь ведаў і прывучыць яго да самастойнай творчай працы думкі... А гэта будзе дасягнута, калі школа будзе свабоднай, а свабодная пралетарская школа не павінна быць дакладнай вызначанай праграмы. Праграма будзе стварацца самім жыццём; па меры росту духоўных патрэб навуачэнца будзе пашырэнца праграма. Схільнасці і цікакасці вучня павінны быць кіруючым пачаткам для выхавальніц. Навучэнца павінна быць дадзена магчымасць выбару прадмета кожнай сурэзоўмы, уроку ці лекцыі. Заняткі тады будуць і свабодна, без уся-

лягага напружання з боку навуачэнца. Сістэма ўзнагарод, пакарэнняў, абавязковага наведвання урокаў павінна быць адменена. Калі навуачэнца чамусьці нецікава прысутнічаць на ўроку, то яму павінна быць дадзена магчымасць пайсці, бо яго прысутнасць не прынясе ніякай карысці. Ён нават нуду на сваіх таварышаў, адцягне іх увагу, завяжа размову са сваімі суседзямі і, безумоўна, будзе шкодзіць усяму класу... Толькі такая школа дасць магчымасць сваім выхаванцам шырока і поўна праявіць сваю асобу, задаволіць свае духоўныя патрэбы і прывучыць сваіх выхаванцаў да самастойнай творчай працы».

Звярніце ўвагу на апошні абзац: менавіта такой мы бачым мзту сучаснай адукацыі, менавіта пра выхаванне такога вучня паўтарам зноў і зноў. Мы нават гаворым пра гэта такімі ж словамі, які аўтар з мінулага стагоддзя. Вось толькі калі мы ведаем, чаго хочам, чаму ўсё нік не вырашым, як гэтага дасягнуць? Уражвае тое, што такія размовы ўздзімаюцца ў часы масавай непільнасці, калі яшчэ некаторыя бацькі лічылі, што іх дзеці змогуць абысці без адукацыі, калі не халала настаяўніку. З-за дэфіцыту педагогічных класаў лічылася, што на аднаго настаяўніка павінна прыпадаць каля 40 вучняў.

Дарчы, у 1919 годзе ў школах была адменена бальная сістэма для ацэнкі ведаў і паводзін вучня. «Не дапускаецца таксама і прымяненне ацэнкі ведаў навуачэнцаў пры дапамозе «паспявае» і «не паспявае» ці «здавальняючы» і «не здавальняючы» і т.п. м падобных умоўных знакаў. Перавод з класа ў клас і выдача пасведчання праводзіцца на падставе поспехаў навуачэнцаў па водгуках педагогічнага савета аб выкананні вучэбнай работы».

Таксама ў гэтым годзе было адменена навучанне ў школе латыні.

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**  
**Открытие акционерное общество «Завод гидравлического машиностроения» г. Кобрин**  
извещает акционеров о проведении 28 марта 2012 года в 14.00 очередного общего собрания акционеров по адресу: г. Кобрин, ул. Советская, 109, зал заседаний.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидроماش» г. Кобрин за 2011 год. Утверждение показателя социально-экономического развития ОАО «Гидроماش» г. Кобрин на 2012 год.
- Отчет наблюдательного совета ОАО «Гидроماش» г. Кобрин о проделанной работе в 2011 году.
- О результатах ауд

## Аб прававым рэгуляванні вызвалення ад крымінальнага пакарання або замены пакарання больш мяккім па захворванні

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь у складзе старшыстваючага — Старшыні Канстытуцыйнага Суда Міклашэвіча П.П., намесніка Старшыні Марыска А.А., суддзяў Бойка Т.С., Варановіча Т.В., Данілюка С.Я., Ізоткі У.П., Козыравай Л.Р., Падгрушы В.В., Рабцава Л.М., Сяргеевай В.Г., Цікавенкі А.Г., Чыгрынава С.П. на падставе часткі восьмай артыкула 22 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб судоваудкаванні і статусе суддзяў

у парадку рэалізацыі права на ўнясенне Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, у палаты Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, іншых дзяржаўных органаў у адпаведнасці з іх кампетэнцыйнай прапаўю ад неабходнасці ўнясення ў акты заканадаўства змянення і (або) дапаўнення;

з улікам прадстаўнікоў: Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь — Федарцова А.А., першага намесніка Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь; Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь — Турко У.Л., начальніка Упраўлення па нагляду за законнасцю судовых працэсаў па крымінальных справах Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь;

Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь — Прадзін С.І., часова выконваючага пасаду начальніка Департамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь;

дзяржаўнай установы «Навукова-практычны цэнтр праблем умацавання законнасці і правапарадку Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь» — Хоміча У.М., дырэктара дзяржаўнай установы «Навукова-практычны цэнтр праблем умацавання законнасці і правапарадку Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь»;

разгледзеў у судовым пасяджэнні зварот грамадзяніна Рывінаскага В.А. аб наўнасці прабеў у частцы рэгулявання вызвалення асобы ад адбывання пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі па захворванні.

Прааналізававшы палажэнні Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (далей — Канстытуцыя), Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей — КК), Крымінальна-выканаўчага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей — КВК) і іншых заканадаўчых актаў Рэспублікі Бе-

лорус, а таксама меркаванні зацікаўленых дзяржаўных органаў і іншых арганізацый, Канстытуцыйны Суд устанавіў наступнае.

1. У сваім звароце грамадзянін указаў, што ў яго бацькі, асуджанага па прыговору суда да пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі, маецца цяжкае захворванне, якое перашкаджае адбыванню пакарання і з'яўляецца ў адпаведнасці з артыкулам 92 КК падставай для вызвалення ад адбывання пакарання або замены пакарання больш мяккім. Аднак бацька заўважыў, што ў яго захворванне не лічыцца цяжкім захворваннем пасля вынесвання прыговору, стаяўца ў няроўня ўмовы, чым парушаюцца прынцыпы роўнасці грамадзян перад законам і справядлівасці.

Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь адзначае, што правы асуджаных, якія захварэлі цяжкім захворваннем да вынесвання прыговору, улічаны заканадаўцам, іх ахова і абарона прадугледжаны шэрагам норм крымінальнага закона, у прыватнасці часткай 1 артыкула 62, артыкуламі 70, 86—89 КК, у сувязі з чым падстаў для пастаноўкі прыняцця аб канстытуцыйнасці часткі 2 артыкула 92 КК не бачыцца.

Па меркаванні Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, нормы КК забяспечваюць рэалізацыю прынцыпу роўнасці перад крымінальным законам усіх суб'ектаў крымінальнай адказнасці і не абмяжоўваюць гарантыяў Канстытуцыйнай правы асобных катэгорый грамадзян. Разам з тым у сітуацыі, якая разглядаецца, маюцца перадумовы для ўдасканалення заканадаўства ў мэтах адназначнага разумення асобных норм крымінальнага закона, у прыватнасці артыкула 92 КК, пры іх практычным прымяненні.

Дзяржаўная ўстанова «Навукова-практычны цэнтр праблем умацавання законнасці і правапарадку Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь» мяркуе, што пры вырашэнні судом пытання аб вызваленні ад пакарання неабходна зыходзіць не з часу ўзнікнення захворвання, а з таго, што ў час адбывання пакарання асоба пакутуе адпаведным цяжкім захворваннем, працяканнем якога з'яўляецца прагрэсірующим, у сувязі з чым далейшае адбыванне пакарання несумяшчальна з функцыямі забеспячэння яго здароўя і аблягчэння яго пакут. Медыцыйскі крытэрыў наўнасці падстаў для вызвалення ад адбывання пакарання, які змяшчаецца ў частцы 2 артыкула 92 КК, уносіць недакладнасць пры прымяненні дадзенай нормы, паколькі трэба адрозніваць функцыянальнае праўленне захворвання (яго дыягнаставанне) і час

узнікнення гэтага захворвання, у сілу чаго дакладна вызначыць, калі ў асобы ўзнікла захворванне, немагчыма.

Пазіцыя кафедры крымінальнага права кюрдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта зводзіцца да таго, што КК не абмяжоўвае магчымасць вызвалення асобы ад адбывання пакарання або замены гэтага пакарання больш мяккім у выпадку іншага цяжкага захворвання, якое ўзнікла пасля ўчынення злачынства і ўлічана пры назначэнні пакарання. Далейшае змяненне працякання захворвання ў бок пагаршэння стану здароўя такога асобы пасля вынесвання прыговору не выключае магчымасць прымянення часткі 2 артыкула 92 КК.

Установа адукацыі «Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судовай юстыцыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта» лічыць, што вызваленне ад адбывання пакарання або замена гэтага пакарання больш мяккім у адпаведнасці з часткай 2 артыкула 92 КК з'яўляецца правам суда, які апрача цяжару злачынства ўлічвае асобу асуджанага, характар захворвання і іншыя акалічнасці. Аднак толькі факт узнікнення захворвання да вынесвання прыговору не служыць падставай для адмовы асуджанаму ў праўленні да яго акта гуманізму, у сувязі з чым няправільнае, заснаванае выключэннем на літары, але не на сэнсе закона, тлумачэнне часткі 2 артыкула 92 КК стварае фактычную няроўнасць перад законам асоб, якія адбываюць пакаранне пры наўнасці цяжкага захворвання, якое перашкаджае адбыванню гэтага пакарання, у залежнасці ад таго, калі такое захворванне ўзнікла: да або пасля вынесвання прыговору.

2. Ацэньваючы падыходы заканадаўца да рэгулявання вызвалення ад пакарання або замены гэтага пакарання больш мяккім па захворванні, Канстытуцыйны Суд зыходзіць з наступнага.

Згодна з Канстытуцыйнага Рэспубліка Беларусь — прававая дзяржава, якая забяспечвае законнасці і правапарадак (частка першая і трэцяя артыкула 1); чалавек, яго правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з'яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы (частка першая артыкула 2), а забяспячэнне правы і свабод грамадзян Рэспублікі Беларусь — найвышэйшай мэтай дзяржавы (частка першая артыкула 21).

У Канстытуцыі (частка трэцяя артыкула 25) і ў міжнародна-пра-

вавых актах, у прыватнасці ў артыкуле 7 пункце 1 артыкула 10 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, артыкуле 3 Канвенцыі аб абароне правы чалавека і асноўных свабод, пункце 4 артыкула 5 Канвенцыі Сандрунэсці Незалежных Дзяржаў аб правах і асноўных свабоды чалавека, усталявана, што ніхто не павінен падвяргацца катаванням або жорсткаму, бесчалавечнаму або зневажальнаму яго годнасці абыходжанню або пакаранню, а ўсе асобы, пазбаўленыя волі, маюць права на гуманнае абыходжанне і павагу годнасці, уласцівай чалавечай асобе.

У адпаведнасці з указанымі нормамі і прынцыпамі Канстытуцыі і міжнародна-прававых актаў крымінальна адказнасці ў Рэспубліцы Беларусь грунтуецца ў тым ліку на прынцыпах справядлівасці і гуманізму, замацаваных у КК. Згодна з нормамі артыкула 3 КК пакаранне і іншыя меры крымінальнай адказнасці павінны быць справядлівымі, гэта значыць устанавляцца і назначацца з улікам характару і ступені грамадскага небяспекі злачынства, акалічнасцей яго ўчынення і асобы вінаватага (частка 6); КК служыць забеспячэнню фізічнай, псіхічнай, матэрыяльнай, экалагічнай і іншай бяспекі чалавека; асобе, якая ўчыніла злачынства, павінны быць назначаны пакаранне або іншая мера крымінальнай адказнасці, неабходная і дастатковая для яго ўваўлення; пакаранне і іншыя меры крымінальнай адказнасці не маюць сваёй мэтай прычыненне фізічных пакут або знявоў чалавечай годнасці (частка 7).

Канстытуцыйны Суд адзначае, што рэалізацыя прынцыпу справядлівасці і гуманізму, якія з'яўляюцца прынцыпамі крымінальнага закона і крымінальнай адказнасці, адносіцца як да сістэмы відаў пакарання, прадугледжаных КК, так і да парадуку іх выканання.

У прыватнасці, наўнасць у асобы цяжкага захворвання (не псіхічнага) не з'яўляецца перашкадой для назначэння пакарання, прадугледжаных Агульнай часткай КК. Разам з гэтым фактычна (фізічна) магчымасць асобы адбываць адпаведнае пакаранне, звязана, як правіла, з непрацягласцю асобы, якая прыцягваецца да крымінальнай адказнасці, прадугледжана ў КК у якасці акалічнасці, што перашкаджае назначэнню шэрага пакарання, у тым ліку грамадска-папраўчых работ, абмежавання ў канцы акалічнасці ў перыяд адбывання пакарання суд па прадстаўленню органа, на які ўкладзена

адбыванне пакарання, узнікла да вызвалення прыговору.

Па меркаванні Канстытуцыйнага Суда, з аналізу канстытуцыйна-прававога зместу артыкула 92 КК вынікае, што воля заканадаўца накіравана на праўленне дзяржавай гуманізму да асобы, якая мае такое цяжкае захворванне, якое перашкаджае далейшаму адбыванню пакарання, і ўстанавленне з прычыны гэтага магчымасці вызвалення судом асобы ад адбывання пакарання або замены пакарання больш мяккім. Указанне ў дадзеным артыкуле КК на час узнікнення цяжкага захворвання, гэта значыць на медыцыйскі крытэрыў, у адпаведнасці з якім асоба можа быць вызвалена ад адбывання пакарання або пакаранне можа быць заменена больш мяккім у выпадку, калі яна захварэла пасля вынесвання прыговору, сведчыць аб наўнасці прававой недакладнасці, якая выражаецца ў немагчымасці ўстанавлення ў асобных выпадках часу узнікнення захворвання.

Канстытуцыйны Суд лічыць, што недакладнасць зместу прававой нормы выклікае магчымасць неадназначнага разумення і прымянення яе на практыцы, аб чым сведчыць зварот заўяўніка ў Канстытуцыйны Суд, што можа прывесці да парушэння канстытуцыйных прынцыпаў вяршэнства права і роўнасці ўсіх перад законам.

4. У Пасланні «Аб стане канстытуцыйнай законнасці ў Рэспубліцы Беларусь у 2011 годзе» Канстытуцыйны Суд указаў, што заканадаўца павінен ажыццяўляць такое прававое рэгуляванне адпаведных грамадскіх адносін, пры якім праваявы нормы былі б выкладзены выразна і пэўна, у адпаведнасці з канстытуцыйнымі палажэннямі. Няяснасці і недакладнасці норм некаторых прававых актаў перашкаджаюць неадназначнае разуменне і прымяненне гэтых норм і, значыць, могуць прывесці да парушэння правы і законных інтарэсаў грамадзян.

Павярджваючы дадзенаму прававоу пазіцыю, Канстытуцыйны Суд адзначае, што прынцып прававой дакладнасці, будучы неад'емным элементом вяршэнства права, як у канкатыворчай, так і ў праправімаўляючай дзейнасці выступае ў якасці неабходнай гарантыі забяспячэння эфектыўнай абароны правы і свабод грамадзян.

Зыходзячы з канстытуцыйнага прынцыпу роўнасці ўсіх перад законам, асобам, якія маюць цяжкае захворванне, што перашкаджае далейшаму адбыванню пакарання, павінен быць гарантаваны

разгляд судом пытання аб магчымасці вызвалення іх ад адбывання пакарання або замены пакарання больш мяккім з улікам асабна ўчыненага злачынства, асобы асуджанага, характару захворвання і іншых акалічнасцей незалежна ад часу узнікнення захворвання; да або пасля вынесвання прыговору.

Роўнасць усіх перад законам можа быць забяспечана толькі пры ўмове аднастайнага разумення і прымянення прававой нормы на практыцы. З гэтага вынікае таксама патрабаванне яснасці і пэўнасці заканадаўчага рэгулявання грамадскіх адносін у пэўнай сферы.

Па меркаванні Канстытуцыйнага Суда, устанавленне прававой недакладнасці ў частцы рэгулявання вызвалення ад адбывання пакарання або пакаранне можа быць заменена больш мяккім у выпадку, калі яна захварэла пасля вынесвання прыговору, сведчыць аб наўнасці прававой недакладнасці, якая выражаецца ў немагчымасці ўстанавлення ў асобных выпадках часу узнікнення захворвання.

Канстытуцыйны Суд лічыць, што недакладнасць зместу прававой нормы выклікае магчымасць неадназначнага разумення і прымянення яе на практыцы, аб чым сведчыць зварот заўяўніка ў Канстытуцыйны Суд, што можа прывесці да парушэння канстытуцыйных прынцыпаў вяршэнства права і роўнасці ўсіх перад законам.

4. У Пасланні «Аб стане канстытуцыйнай законнасці ў Рэспубліцы Беларусь у 2011 годзе» Канстытуцыйны Суд указаў, што заканадаўца павінен ажыццяўляць такое прававое рэгуляванне адпаведных грамадскіх адносін, пры якім праваявы нормы былі б выкладзены выразна і пэўна, у адпаведнасці з канстытуцыйнымі палажэннямі. Няяснасці і недакладнасці норм некаторых прававых актаў перашкаджаюць неадназначнае разуменне і прымяненне гэтых норм і, значыць, могуць прывесці да парушэння правы і законных інтарэсаў грамадзян.

Павярджваючы дадзенаму прававоу пазіцыю, Канстытуцыйны Суд адзначае, што прынцып прававой дакладнасці, будучы неад'емным элементом вяршэнства права, як у канкатыворчай, так і ў праправімаўляючай дзейнасці выступае ў якасці неабходнай гарантыі забяспячэння эфектыўнай абароны правы і свабод грамадзян.

Зыходзячы з канстытуцыйнага прынцыпу роўнасці ўсіх перад законам, асобам, якія маюць цяжкае захворванне, што перашкаджае далейшаму адбыванню пакарання, павінен быць гарантаваны

разгляд судом пытання аб магчымасці вызвалення іх ад адбывання пакарання або замены пакарання больш мяккім з улікам асабна ўчыненага злачынства, асобы асуджанага, характару захворвання і іншых акалічнасцей незалежна ад часу узнікнення тагога захворвання.

2. Прапанаваны Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь падрыхтаваць праект закона аб унясенні адпаведных змяненняў у Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь і ўнесці яго ва ўстаноўленым парадку ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

3. Гэта рашэнне ўступае ў сілу з дня прыняцця.

4. Апублікаваць гэта рашэнне ў адпаведнасці з заканадаўствам.

**Старшыняўчыя — Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь**  
П.П.МІКЛАШЭВІЧ

16 лютага 2012 г., г. Мінск № Р-681/2012

## ПРАВІЛЫ ПРАВЯДЗЕННЯ РЕКЛАМНАЙ ГУЛЬНІ «ПАДПІШЫСЬ НА «ЗВЯЗДУ»

### I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЗЖЭННІ

1. Рэкламная гульня пад назвай «Падпішыся на «Звязду» (далей — Гульня) праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з гэтымі Правіламі ў тэрмін з 1 сакавіка па 30 чэрвеня 2012 года ўключна з мэтай стымулявання росту падпіскі на газету «Звязда» на другі квартал або першае паўгоддзе 2012 года.

2. Арганізатар Гульні — Установа «Рэдакцыя газеты «Звязда» (далей — Арганізатар), месца знаходжання: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, УНП 100155376.

### II. ПРЫЗЫВЫ ФОНД ГУЛЬНІ

3. Прызывы фонд рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду» сфарміраваны за кошт маёмасці арганізатара гульні — установы «Рэдакцыя газеты «Звязда» і складаецца з наступных рэчэй:

№, п/п	Назва	Колькасць (шт.)	Цана за шт. з ПДВ (руб.)	Усяго з ПДВ (руб.)
1.	Электрапрап «Віцязь» 601	7	135 400	947 800
2.	Эл. міксер ЭМР-204 «Віхрь-Люкс»	7	154 400	1 080 800
3.	Пыласос «Віцязь» ПС-107	1	142 000	142 000
4.	Машына хатня-электрычная «Белвар» КЭМ-36220-4-31	7	249 290	1 745 030

УСЯГО прызывы фонд рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду» складае 3 915 630 (Тры мільёны дзевяцьсот трыццаць тысяч шэсцьсот трыццаць) беларускіх рублёў.

### III. УМОВЫ УДЗЕЛУ У ГУЛЬНІ

4. Рэкламная гульня «Падпішыся на «Звязду» праводзіцца з мэтай стымулявання росту падпіскі на газету «Звязда» на другі квартал або першае паўгоддзе 2012 года.

5. Удзельнікам Гульні можа быць любы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які пастаянна пражывае на тэрыторыі і які аформіў і аглаціў падпіску на газету «Звязда» на другі квартал або першае паўгоддзе 2012 года.

6. Падставай для ўдзелу ў Гульні з'яўляецца даслана падпісчыкам на адрас Рэдакцыі ў перыяд падпіскоў кампані на другі квартал або першае паўгоддзе 2012 года выразная з газеты запоўнена картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды», якая друкуецца ў газеце «Звязда» да двух разоў на тыдзень у перыяд з 1 сакавіка па 3 красавіка 2012 года.

7. Адзін падпісчык можа даслаць толькі адну картку ўдзельніка. Падпісчык, які даслаў больш за адну картку ўдзельніка, выключаецца з Гульні.

8. Карткі ўдзельніка, наклееныя на паперу ці плёнку, адзеркаляваныя або тыя, што паступілі ў рэдакцыю пасля 6 красавіка 2012 года па шэрым штэмпелі атрымання, да ўдзелу ў Гульні не прымаюцца.

### IV. СКЛАД КАМІСІІ ПА ПРАВЯДЗЕННІ ГУЛЬНІ

9. Для правядзення Гульні Арганізатар стварае камісію па правядзенні рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду» (далей — Камісія) у наступным складзе:

Здановіч Уладзімір Александравіч — намеснік глаўнага рэдактара ўстановы «Рэдакцыя газеты «Звязда» — старшыня Камісіі;

Члены Камісіі: Прапарэна Алена Уладзіміраўна — намеснік начальніка ўпраўлення распускоджання друкаваных СМІ РУП «Белпошта»;

Доунар Валанціна Аркадзьеўна — загад-

чык аддзела пісьмаў установы «Рэдакцыя газеты «Звязда»;

Сянько Аляксандр Анатольевіч — загадчык вытворчага аддзела ўстановы «Рэдакцыя газеты «Звязда»;

Прус Таццяна Віктараўна — вядучы рэдактар тэхнічнай установы «Рэдакцыя газеты «Звязда»;

Дзевойна Алена Уладзіміраўна — рэдактар аддзела прававой і кадравай работ ўстановы «Рэдакцыя газеты «Звязда».

### V. КАМІСІЯ КІРУЮЦА У СВАЁЙ ДЗЕЙНАСЦІ РЕКЛАМАНТАМ (РАЗДЗЕЛ V ГЭТЫХ ПРАВАІЛУ)

11. Асобы, якія ўваходзяць у склад Камісіі, не могуць быць удзельнікамі гэтай Гульні.

### VI. РЕКЛАМНАЯ РАБОТА КАМІСІІ

12. Камісія ажыццяўляе кантроль за захаваннем вызначаных правілаў правядзення рэкламнай гульні, вызначае пераможцаў Гульні, якія выйграў прызы, разглядае скаргі і спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць падчас правядзення Гульні.

13. Пасяджэнні Камісіі вядзе старшыня. Пасяджэнні Камісіі з'яўляюцца правамоцнымі пры наўнасці большасці членаў з яе зарэгістраванага складу.

14. Члены Камісіі абавязаны: прымаць удзел у пасяджэннях Камісіі, забяспечваць падчас Гульні адпаведнасць парадку яе правядзення гэтым Правілаў, вызначыць пераможцаў Гульні, якія выйграў прызы, прымаць удзел у разглядзе скаргаў удзельнікаў Гульні і наўнасці падпісваць пратаколы пасяджэнняў Камісіі.

15. На пасяджэнне Камісіі ў якасці назіральных без права галасавання могуць запрашацца ўдзельнікі Гульні, прадстаўнікі незалежных арганізацый.

16. Усе рашэнні Камісіі прымаюцца шляхам адкрытага галасавання простаай большасцю галасоў старшыні і членаў Камісіі, якія прысутнічалі на пасяджэнні. У выпадку роўнасці галасоў «за» і «супраць» галас старшыні Камісіі з'яўляецца вырашальным.

17. Рашэнні Камісіі афармляюцца пратаколам, які падпісваецца ўсімі прысутнымі на пасяджэнні членамі Камісіі.

### VII. ПАРАДАК РОЗЫГРЫШУ ПРЫЗОЎ

18. Розыгрышы прызоў ажыццяўляюцца на пасяджэнні Камісіі 10 красавіка 2012 года ў 12 гадзін у памяшканні Арганізатара Гульні па адрасе: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

19. Перад пачаткам розыгрышу карткі ўдзельніка сартуюцца па абласцях і горадах Мінску, змяшчаюцца ў асобныя прасторныя скрыні і старанна перамяшваюцца.

20. Асобна для кожнай вобласці і для горада Мінска разыгрываюцца па адным прасе, міксеры і кухонная машына.

У сувязі з тым, што Мінская вобласць стабільна забяспечвае найвялікшую колькасць падпісчыкаў, для гэтага рэгіна дадаткова разыгрываюцца адзін пыласос.

21. Пераможца Гульні, які выйграў прыз, лічыцца ўдзельнік, чыё прозвішча напісана на раскладанай ім картцы ўдзельніка, якую пры розыгрышы кожнага асобнага прасе, міксеры і кухоннай машына.

22. Вынікі розыгрышу прызоў афармляюцца пратаколам і публікуюцца да 21 красавіка 2012 года ўключна ў газеце «Звязда». Арганізатар у тэрмін да 21 красавіка 2012 года дасілае пераможцам наведманне

аб выйграным прызе заказаным пісьмом з указаннем тэрміну яго атрымання.

### VIII. МЕСЦА, ПАРАДАК І ТЭРМІН ВЫДАЧЫ ПРЫЗОЎ

23. Умовай выдачы прызоў з'яўляецца прад'яўленне пераможцам папярта да або дакумента, які пацвярджае асобу, і арыгінала абнамената або квітанцыі аб падпісці на газету «Звязда» на другі квартал або першае паўгоддзе 2012 года.

Пры зьвертанні па атрыманне прыза прадстаўніка пераможцы ён павінен прад'явіць даверанасць на атрыманне прыза, папярта і арыгінал абнамената або квітанцыі аб падпісці на газету «Звязда» на другі квартал або першае паўгоддзе 2012 года.

24. Адсутнасць у пераможцы, які выйграў прыз, абнамената або квітанцыі аб падпісці на газету «Звязда» на другі квартал або першае паўгоддзе 2012 года з'яўляецца падставай для адмовы ў выдачы яму прыза ў сувязі з тым, што ён не адпавядае патрабаванням, якія прад'яўляюцца да ўдзельніка Гульні пунктам 5 гэтых Правілаў.

25. Кухонныя машыны і пыласос дастаўляе ў ўручач пераможцам Арганізатар Гульні ў тэрмін да 30 чэрвеня 2012 года ўключна з папярэднім наведманнем аб канкрэтнай даце праз публікацыі ў газеце «Звязда».

26. Астатнія прызы выдаюцца пераможцам у тэрмін да 30 чэрвеня 2012 года ў памяшканні Рэдакцыі па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, за выключэннем выхадных і святочных дзён. Расходы, звязаныя з прыездам пераможцы для атрымання прыза, Арганізатар не аплачае.

Па просьбе пераможцаў гэтыя прызы могуць быць дастаўлены ім, калі я

**Вопытныя ахоўнікі звярнулі ўвагу на незвычайны знешні выгляд суразмоўцы: на руках свежыя ранкі, на твары драпіны, а на абутку плямы крывы**



# АХОВА



**ХУТКА СКЕМІЎШЫ, АНДРЭЙ НЕ МАРУДЗІЎ. ДАСТАЎ З БАГАЖНІКА ТРОС І, АБВЯЗАЎШЫСЯ ІМ, СПУСЦІЎСЯ НА ДНО КАЛОДЗЕЖА. З ДАПАМОГАЙ ГРАМАДЗЯН, ЯКІЯ З'ЯВІЛІСЯ ў ПАТРЭБНЫ ЧАС, ЁН ПАДНЯЎ ХЛОПЧЫКА НАВЕРХ...**

## ПАД ЗНАКАМ САВЫ

№ 2 (30)

СУМЕСНЫ ВЫПУСК «ЗВЯЗДЫ» І ДЭПАРТАМЕНТА АХОВЫ МУС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

### ПАМЯЦЬ АФГАНА



### НЕ ГАСНЕ ПАМЯЦЬ...

**ТРАДЫЦЫЙНА** ў дзень гадавіны вываду савецкіх войскаў з Афганістана супрацоўнікі Дэпартамента аховы правялі шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных памятным падзеям той вайны.

Выступаючы перад асабовым складам і ветэранамі, часовы выканаўца абавязкаў начальніка дэпартамента палкоўнік міліцыі Віктар Лебедзеў адзначыў: «Памяць пра вайну, якая апаліла сэрцы многіх воінаў, не гасне з гадамі. Такое не павіна забывацца. У вельмі цяжкіх умовах, правіўшы трываласць, мужнасць і гераізм, больш за трыццаць дзве тысячы нашых землякоў выканалі інтэрнацыянальны доўг».

Сёння ў цэнтральным апарце дэпартамента працуюць былыя воіны-інтэрнацыяналісты. Старшыня ветэранскай арганізацыі Мікалай Іванавіч Іваненка праславіў тры гады ваенным саветнікам у Афганістан, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, Ганаровай граматай Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР.

Падпалкоўнік міліцыі Маргарыта Марозава больш за два гады аддала службе ў Афганістане. Маргарыта Віктараўна была санітаркай аперацыйна-перавязачнага ўзвода асобнай медыцынскай роты.

Палкоўнік міліцыі Андрэй Амрэйчык ваяваў у 1987 годзе ў правінцы Кундуз стралком-гранатамётчыкам.

Палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Уладзімір Хаванцаў, вэтэран баявой і службовай падрыхтоўкі, камандаваў адрэдаваным разведвальнай роты.

Ветэран дэпартамента Іван Чарнушэвіч служыў у Кабуле на пасадзе інспектара следчага адрэдаванага Прадстаўніцтва МУС СССР пры МУС Афганістана. Іван Іванавіч мае шэраг баявых і ўрадавых узнагарод.

Усе воіны-інтэрнацыяналісты былі заахвочаны кіраўніцтвам Дэпартамента аховы.

### АФГАНСКІМІ ДАРОГАМІ ВАЙНЫ

**15 лютага ўсе дзяржавы былога Савецкага Саюза святкуюць Дзень вываду савецкіх войскаў з Афганістана.** Памятная гэтая дата і для маладога інспектара спецыяльнай групы міліцыі Гомельскага адрэдаванага ўпраўлення Дэпартамента аховы МУС па ахове дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх устаноў замежных дзяржаў, прапаршчыка міліцыі Уладзіміра Багачэнка.



Нарадзіўся Уладзімір Міхайлавіч у вёсцы Асобоіна Буда-Кашалёўскага раёна. Атрымаўшы спецыяльнасць апэратара станкоў у прафесійна-тэхнічным вучылішчы, 18-гадова хлопцек быў прызваны ў рады Узброеных Сіл СССР. У пачатку службы Уладзімір трапіў у вучэбнае падраздзяленне літоўскага горада Ганжунай, дзе і атрымаў ваенную спецыяльнасць санінструктара. У Афганістане Багачэнка трапіў у склад вайсковай часці № 15831 Віцебскай дывізіі паветрана-дэсантных войскаў.

«Калі самалёт прылятаў, першае ўражанне, — расказвае Уладзімір Міхайлавіч, — гэта сухое распаленае паветра, спякота ў 40–50 градусаў, белае, быццам падвешанае, сонца». Праходзячы службу на пасадзе санінструктара, Уладзімір шмат разоў у складзе дэсантна-штурмавага батальёна ўдзельнічаў у спецаперацыях па ліквідацыі бандфарміраванняў. Даводзілася неці служыць і на блокпастах, суправаджаць аўтамабільныя калоны. «Да гэтай пары з болей успамінаю абстрэлы, палаючыя машыны, кроў і гібель таварышаў», — дзеліцца успамінамі Багачэнка. За час, праведзены ў «гарачай кропцы», шмат давалося пабачыць: і засады душманам на караванных шляхах, і штурмы горных перавалаў. На сабе даводзілася цагнуць і боекамплект, і ежу, і такую каштоўнасць, як пітная вада».

За баявыя заслугі, мужнасць і годнае выкананне інтэрнацыянальнага доўгу Уладзімір Міхайлавіч адзначаны баявымі ордэнамі і медалямі.

У лістападзе 1989 года Багачэнка вярнуўся на радзіму і праз тры гады вырашыў паспрабаваць свае сілы на службе ў органах унутраных спраў. За 20 гадоў міліцэйскай службы на рахунку Уладзіміра не адзін дзясятка затрыманяў злачынцаў і правапарушальнікаў. Неаднойчы Уладзімір Міхайлавіч са сваім чатырохгонім «калегам» па мянушцы Жак станаўся пераможцам рэспубліканскіх чэмпіянатаў сярод падраздзяленняў аховы па службовым мнагабор'і кіналагі.

На пытанне аб тым, ці забываецца служба ў «гарачай кропцы», прапаршчык міліцыі адназначна адказаў: «Не! Ад гэтых успамінаў толькі слёзы на вачах наварочваюцца. Дай Бог нашым дзецям не бачыць жахаў вайны! Хацелася б перадаць влікае прыватане са-службўіцам з Полацка і Віцебска. Шкада толькі, што згубілася з ім сувязь».

Кіраўніцтва і асабовы склад Мінскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы МУС выказвае глыбокае спачуванне намесніку начальніка Мінскага абласнога ўпраўлення палкоўніку міліцыі Ігару Мікалаевічу Мартыновічу ў сувязі з напактаўшым яго горам — смерцю МАЦІ.

### НІ СЕКУНДЫ НА РОЗДУМ

**Пагодны зімовы дзень ледзь не скончыўся трагедыяй для сям'і Леановічаў з Віцебска.**

Са сваім сям'яковым сынам Галіна вярталася з прагулкі дамоў. Добры настрой, цудоўныя ўражанні ад сонечнага дня — нічога не абяцала бяды. Загуляўшыся, Арцём не заўважыў адчынены тэхнічны калодзеж і на вачах у маці праваліўся ў яго. У адчай жанчына стала клікаць на дапамогу. Міліцыянер-кінолаг Першамайскага (г. Віцебск) адрэдаванага аховы прапаршчык міліцыі Андрэй Кузняпоў на асабістым аўтамабілі праязджаў побач з месцам здарэння. На жанчыну, якая размахвала рукамі, ахоўнік адразу звярнуў увагу і выскочыў з салона дэдавацца, што здарылася. Хутка зарыентаваўшыся, Андрэй не марудзіў. Дастаў з багажніка трос і, абвязаўшыся ім, спусціўся на дно калодзежа. З дапамогай грамадзян, якія з'явіліся ў патрэбны час, ён падняў хлопчыка наверх.

Прамоклае і абясцеленае дзіця было ў шоку. Абагрэць яго і аказаць першую медыцынскую дапамогу дапамагі супрацоўнікі патрульна-паставой службы. На іх патрульнай машыне хлопчыка і ўдзячную маму адвезлі ў бальніцу. На шчасце, усё скончылася добра.



### НЕ ЗАСТАЛІСЯ АБЫЯКАВЫМІ!

**Лютым маразы сёлетняй зімой прынеслі шмат клопатаў не толькі ра-дотнікам камунальных і дарожных службаў, але і выратавальнікам, медыкам, а таксама супрацоўнікам праваахоўных органаў.** Менавіта на міліцыянераў лёг асноўны клопат пра людзей, якія па розных прычынах найбольш цяжка пацярпелі ад халадоў. Супрацоўнікі міліцыі аказвалі дапамогу аматарам «прагуляцца на свежым паветры» ў стане алкагольнага ап'яняння, кіроўцам, якія захраслі на дарогах, пажылым грамадзянам.



Бліжэй да паўночы група затрымання Маладзечанскага адрэдаванага Дэпартамента аховы ў складзе міліцыянера-кіроўцы старшыні Ягора Гіля і міліцыянера-кінолага старшыні Яўгена Мішуркі, як звычайна, знаходзілася на маршруце патрулявання. Праязджаючы міма спартыўна-забавляльнага комплексу па вуліцы Вялікі гасцінец, каля прыпынчанага пункта маршрутнага транспарту ахоўнікі заўважылі мужчыну, якому стала кепска і ён упаў на снег. Хутка зарыентаваўшыся, хлопцы пасадзілі незнаёмага ў цёплы аўтамабіль, высветлілі яго адрас і адвезлі дамоў. Родныя мужчыны выказалі вялізную ўдзячнасць міліцыянерам за дапамогу: «Хлопцы не засталіся абыхаваць і тым самым выратавалі жыццё чалавека. Прыемна ўсведмаць, што ёсць людзі, якім не абыхавае чужая бяда».

### У дзясятку!

**ДНЮ абаронцаў Айчыны і Узбро-еных Сіл Рэспублікі Беларусь былі прысвечаны саборніцтвы па стральбе з пісталета Макарава ся-род падраздзяленняў Дэпартамента аховы, якія дыслацуюцца ў сталіцы.** Шэсць каманд з 30 супра-цоўнікаў аспрэчвалі званні лепшых «снайпераў».

У камандным заліку першае месца заняла група супрацоўнікаў цэнтральнага апарату дэпартамента, другое — Вучэбна-га цэнтра, трэцяе — асобнай спецыяльнай роты міліцыі.

Сярод жанчын-супрацоўніц лепшы вы-нік паказала выкладчык Вучэбнага цэнт-ра, маёр міліцыі Наталія Талстова. Сярод мужчын самым меткім аказаўся намеснік камандзіра асобнай спецыяльнай роты мі-ліцыі, маёр Андрэй Вапсіскі.

Пераможцы і прызёры атрымалі дыпло-мы ад кіраўніцтва дэпартамента.



### ТАК ТРЫМАЦЬ!

Дзверы Цэнтральнага музея МУС у чарговы раз расчыніліся для ўрачыстага ўшаноўвання ахоўнікаў. 25 афіцэраў атрымалі віншавальныя граматы і пагоны з рук часовага выканаўца абавязкаў начальніка дэпартамента палкоўніка міліцыі Віктара Лебедзева. Віктар Мікалаевіч адзначыў станоўчую тэндэнцыю: «Вельмі прыемна, што ўручэнне першых і чарговых спецыяльных званняў набывае традыцыйны характар знакавай і сімвалічнай падзеі! А шчы больш прыемна бачыць, што колькасць прэтэндэнтаў на званне супрацоўнікаў органаў унутраных спраў павялічваецца ў геаметрычнай прагрэсіі. Тым жа, хто доўгія гады працуе на карысць службы аховы, сёння адзначаны высокімі спецыяльнымі званнямі падпалкоўнікаў міліцыі. А малым афіцэрам я зычу ўдачы, упартасці і плённай працы на абраным полі дзейнасці».



Матэрыялы спецыяльнага падрыхтоўкі: У. ЗДАНОВІЧ, А. ГЕРАСІМАЎ, А. ЯРМАЛІНСКАЯ, Н. СВДУНОВІЧ, Я. ПАЦУЛА, А. НІКІФАРОНАК.

### АПАЗНАЛА КРЫЎДЗІЦЕЛЯ

**ПРАПАРШЧЫКІ** міліцыі Аляксея Афанасьеў і Вячаслаў Архіпенка знаходзіліся на маршруце патрулявання, калі па радыёстанцыі прагучала арыенціроўка на маладога чалавека, які збіў дзяўчыну і скраў у яе сумачку. Атрымаўшы падрабязныя прыметы рабаўніка ад дзяжурнага, ахоўнікі сталі апрацоўваць тэрыторыю, якую аб-слугоўваюць.

Праз некалькі хвілін у полі зроку ака-завіўся хлопцек, падобны да падазронага. Прапаршчыкі завялі гутарку. Але мала-ды чалавек пераканаўча запэўніваў мі-ліцыянераў у тым, што не мае дачынення да злачынства, маўляў, у гэты час знахо-дзіўся ў гасцях, а цяпер вяртаецца дамоў. Вопытныя ахоўнікі звярнулі ўвагу на не-звычайны знешні выгляд суразмоўцы: на руках свежыя ранкі, на твары драпіны, а на абутку плямы крывы. Спакойна, каб не спужаць хлопца, міліцыянеры прапана-валі праехаць у РАУС для высвятлення абставін атрымання гэтых траўмаў.

Нават у адрэдаванага спрабаваў усё адмаўляць. Але апазнанне пацярпе-лай стала заключным «акордам» у гэтай справе.

Крыху пазней група затрымання з дапамогай службава-вышуковага саба-кі знайшла сумачку пацярпелай, якую і вярнулі ўладальніцы. Дзяўчыну, дарэчы, зламьніскі збіў даволі моцна, і яе з міліцыі павезла «хутка».

У дачыненні да затрыманнага заведзена крмінальная справа.

### З ПАШАНАЙ ДА ЮБІЛЯРАЎ

**60-гадовы юбілей адзначыў падпалкоўнік міліцыі ў ад-стаўцы Яўген Валянцінавіч Гомаў.**

Ён нарадзіўся ў гарадку Вялі-кі Такман Запарожскай вобласці. Бацька быў прафесійным ма-раком, а мама — інжынерам-суд-набудуўніком. Сярэдняю школу Яўген Валянцінавіч скончыў у Мін-ску. У 1975 годзе стаў дыплама-ваным спецыялістам, скончыўшы географічны факультэт БДУ. Тры наступныя гады працаваў па спе-цыяльнасці вясковым настаўнікам у сярэдняй школе Ушацкага ра-ёна Віцебскай вобласці.

Да прызыву на службу ў Савец-кую Армію паспеў папрацаваць і інжынерам-хімікам, і наладчыкам кацельных устаноў «Белгазна-ладкі». Тэрміновую службу праходзіў у палку сувязі ВПС на пасадзе зампапліта.

Дэмабілізаваўшыся ў верасні 1983 года, Яўген Валян-цінавіч звязав сваё жыццё з ахавой. Міліцэйскую кар'еру пачаў у Маскоўскім (г. Мінск) адрэда-ле, стаўшы намеснікам камандзіра дывізіёна, а пасля — і роты.

Дзякуючы працавітасці, стараннасці і мэтаакараванасці афіцэр рухаўся па кар'ернай лесецы. 8 апошніх гадоў Яўген Валянцінавіч працаваў у апарце Дэпартамента аховы: спачатку ва ўпраўленні міліцэйскай, ваенізаванай і вар-тавой аховы, а пасля — старшым інспектарам па асобых даручэннях упраўлення кадраў. Таму калектыву ўпраўлення

ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння са шчырай пашанай і павагай запрасіў свайго юбіляра для ўрачыстага віншавання.

Намеснік начальніка дэпартамента, палкоўнік Віталь Каз-лоўскі падзякаваў ветэрану за доўгія гады вернай і плённай працы: «Яўген Валянцінавіч, Вы спраўды прайшлі ўсе этапы росту ў органах унутраных спраў, і сёння пасада загадчыка сектара бяспекі ў Беларубанку, якую Вы займаеце ў свае 60 гадоў, лішні раз пацвярджае Ваш высокі прафесійны ўзровень! Я думаю, што жоны супрацоўнікаў нашага ўпраў-лення, глядзячы на Вас, можа ганарыцца такім дастойным прыкладам!»



### Цёплыя віншаванні з 60-гадзем прымаў ветэ-ран Дэпартамента аховы МУС, палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Пётр Міхайлавіч Сацура.

Начальнік адрэдаванага ідэалагічнай работы дэпартамента, маёр міліцыі Аляксандр Гуліт і стар-шыня ветэранскай арганізацыі Мікалай Іванавіч Іваненка па-віншавалі віноўніка ўрачыстаці на яго працоўным месцы ў ААТ «Белаграпрамбанк».

Пётр Міхайлавіч нарадзіўся ў вёсцы Рабеч Хойніцкага ра-ёна. Пасля заканчэння Мінскай спецыяльнай сярэдняй школы міліцыі Сацура працягнуў вучо-бу ў Беларубскім дзяржаўным універсітэце па спецыяльнасці «Правазнаўства». Міліцэйскую кар'еру Пётр Міхайлавіч пачаў з пасады ўчастковага інспектара міліцыі Рэчыцкага ГРАУС. Пасля была служба ў падраздзялен-нях міліцыі грамадскай бяспекі МУС. На заслужаны адпачынак палкоўнік пайшоў з пасады на-месніка начальніка ўпраўлення міліцэйскай, ваенізаванай і вар-тавой аховы.

У свае 60 гадоў Пётр Міхай-лавіч поўны сіл, энергіі і бадзё-расці!



СПИСЫ
ЎДАКЛАДНЯЮЦЦА

Спісы на пяць тысяч сем'яў з Мінскай вобласці, якія прэтэндуюць на льготныя кредиты, прыняты банкі пасля праваркі іх выканкамамі (па звестках на 17 лютага). Усяго ж банкі накіравалі ў райвыканкамы спісы на 19,5 тысячы сем'яў. Спісы пакуль удакладняюцца.

А да 1 чэрвеня ў вобласці павінна закончыцца зверка чаргі тых, каму неабходна паліпшэнне жыллёвых умоў. Гэта робіцца ў сувязі з прыняццём у студзені бягучага года Указа №13 «Аб некаторых пытаннях прадастаўлення грамадзянам дзяржаўнай падтрымкі пры будаўніцтве (рэканструкцыі) або набыцці жылля памяшканняў». Былае, што адзін чалавек стаіць адрозу ў некалькіх чэргах — у горадзе і ў сельсаветах.

Цяпер жа ў Мінскай вобласці каля 112 тысяч сем'яў чаргавіку. Значная частка з іх (прыкладна палова) — малая сем'я, 11 тысяч — сем'я, якія больш за дзесяць гадоў жывуць у інтэрнатах ці здымаюць жыллё. Тых, хто прэтэндуе на сацыяльнае жыллё, — 5 тысяч, і 3,5 тысячы шматдзетных сем'яў. Па няпоўных пакулах звестках, дзеянне Указа №13 распаўсюджваецца на 23 тысячы сем'яў з Мінскай вобласці.

Што да кошту квадратнага метра для тых, каму неабходна паліпшэнне жыллёвых умоў на Міншчыне, то ён складае ад 2,5 мільёна да 3,2 мільёна рублёў. Хоць дзе-нідзе кошт метра не перавысіў паўтара мільёна. Да таго ж, на Міншчыне, як і ў іншых рэгіёнах краіны, плануецца будаваць арэнднае жыллё. Першыя такія дамы будуць узведзены ў самых буйных гарадах вобласці — Барысаве і Маладзечне. Праектна-каштарыная дакументацыя на іх ужо распрацаваная.

Марына ХІДДЖАЗ.

28 лютага

1790 год — нарадзіўся (вёска Мурагі, зараз Расонскі раён) Ян Баршчэўскі, беларускі пісьменнік, літаратуразнаўца, выдавец. Збіраў беларускі фальклор, апісаў курганы і гарадзішчы. У 1817 годзе пераехаў у Пецярбург, выкладаў лацінскую і грэчаскую мовы. Сустрэўся з А.Міцкевічам, Т.Шайчэнкам, пад уплывам якіх, магчыма, пачаў выкарыстанне і апрацоўку беларускіх народных легенд і паданняў. Сярод твораў: баллады «Русалка-зводніца», «Дзевочка крыніца», «Дзве бярозы», «Курганы», аповесць «Душа не ў мам чале» і іншыя. Шырока вядомы атраймаў празаічны зборнік «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях», у якім выкарыстаў беларускія легенды і казкі, упершыню выказаў думку аб самабытнасці Беларусі. Арганізаваў літаратурны гурток, які аб'яднаў выхадцаў з Беларусі, выдаваў і рэдагаваў польскі альманах «Незабудка». Творы пісьменніка доўгі час распаўсюджваліся ў рукапісах або вусна, як народныя. Памёр у 1851 годзе.

1952 год — заснаваны Нацыянальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Г. Цітовіча. Фарміраваўся пераважна з удзельнікаў хору вёскі Вялікае Падлесне Ляхавіцкага раёна Брэсцкай вобласці і фальклорных аб'яднанняў. Арганізатар і мастацкі кіраўнік у 1952-74 гадах — Г.І. Цітовіч, з 1975-га мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор М. Дрынуеўскі. У 1959-64 гадах калектыў называўся Беларуска-дзяржаўным ансамблем песні і танца, з 1965-га года — Дзяржаўны народны хор БССР (з 1983-га — акадэмічны, з 1988-га — імя Г.І.Цітовіча).

«Цяп ды лял, ды на «а можа» — рабіць не гожа...».
Хвядос Шынклер (1903—1942), беларускі пісьменнік.

ОАО «ВИТЕБСКЛЕС»
Ізвешчае акціонеров о проведении очередного общего собрания акционеров 30 марта 2012 года в 11.00 по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 119-А

- ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году и определении основных направлений деятельности Общества на 2012 год.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества за 2011 год.
4. Распределение прибыли Общества за 2011 год. О выплате дивидендов за 2011 год.
5. О направлениях использования прибыли Общества в 2012 году и в I квартале 2013 года.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (г. Витебск, ул. Ленинградская, 119 А, приемная) в рабочие дни в период с 16 марта по 29 марта 2012 года с 9.00 до 16.30, а в день проведения собрания — по месту его проведения.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 1 марта 2012 года.
Регистрация участников собрания проводится с 9.30 до 10.45 по месту проведения собрания. Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — и доверенности.
Справки по тел. (8 0212) 36 51 25.

Уважаемые акционеры ОАО «Радиотехника»
13 марта 2012 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Радиотехника».

- ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении изменений и дополнения в устав ОАО «Радиотехника».
2. О формировании централизованного фонда ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».
Место проведения собрания: Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Я. Коласа, 1 (актовый зал).
Начало собрания в 15.00. Время регистрации участников — в день проведения собрания с 14.30. В соответствии с решением наблюдательного совета список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 2 марта 2012 года. Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей акционеров — по паспорту и доверенности.
С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться, начиная с 6 марта 2012 года.

ОТЧЕТ
Местного благотворительного Фонда детей-инвалидов с художественными способностями «Голубые берега» об использовании своего имущества за 2011 год.
Местный благотворительный фонд детей-инвалидов с художественными способностями «Голубые берега» информирует о продолжении своей деятельности согласно Уставу по адресу: г. Могилев, ул. Сурикова, д. 21, а также сообщает о том, что по состоянию на 1 января 2012 года баланс фонда составил 18 605 000 рублей.
В том числе:
— стоимость имущества Фонда составлял — 12 350 000 рублей и используется для работы детских кружков и клубов;
— благотворительные взносы частных лиц составили — 872 000 рублей;
— спонсорская помощь юридических лиц — 17 732 000 рублей;
— гуманитарная помощь — 393 евро;
— общая сумма расходов, понесенных Фондом на реализацию Уставной деятельности, — 850 000 рублей;
— увеличение материально-технической базы — 1 628 000 рублей;
— общая сумма расходов, использованных на погашение арендных и коммунальных платежей составила — 15 350 000 рублей;
— количество учредителей Фонда — 3 (учредительский устав за отчетный период был внесен в виде безвозмездного труда во благо Фонда).
Фонд является учредителем унитарных предприятий, участников в иных хозяйственных обществах, юридических лицах, созданных для осуществления предпринимательской деятельности.

Благотворительный гуманитарный местный фонд «Гармония звуков»
ОТЧЕТ БГФ «Гармония звуков» за 2011 г.

Table with 5 columns: Наименование показателя, Коды строк, Остаток на 01.01.2011, Получено, Истрасходовано, Остаток на отчетную дату на 01.01.2012. Rows include: Денежные средства — всего, в белорусских рублях, в иностранной валюте, Товарино-материальные ценности — всего, в том числе: ценности для использования на собственные нужды, ценности для продажи, ценности для безвозмездной передачи физическим лицам, Стоимость работ, услуг, безвозмездно оказанных организациями, Стоимость расходов, оплаченных за организацию третьими лицами, ИТОГО безвозмездных средств.

Учредителями БГФ «Гармония звуков» являются физические лица, граждане РБ, численностью 5 (пять) человек.
Ими переданы на расчетный счет Фонда денежные средства в сумме 35000000 бел. руб., иного имущества учредителями не передано.
Руководитель организации: О.В. Царева
Главный бухгалтер: Т.И. Сидорова

Совместное предприятие «Промекс» общество с ограниченной ответственностью информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства.
Информация о застройщике:
Застройщик (Заказчик) — СП «Промекс» ООО зарегистрировано решением Министерства внешних экономических связей Республики Беларусь № 30 от 27.02.1997 г. в Реестре общереспубликанской регистрации за № 1295, ЕГР № 100349659.
Кредитный адрес застройщика: г. Минск, ул. Понтовова, 35, помещение 12Н, комната 1.
Почтовый адрес застройщика: г. Минск, ул. Интернациональная, 27, тел.: (017) 328 50 51, 328 50 47, факс (017) 328 55 52.
Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 без обеда.
Предприятие осуществляет строительство объекта собственными силами и с привлечением подрядных организаций.
За последние три года предприятием построен Комплекс жилых домов с объектами социальности и подземной автостоянкой на 25 машино-мест в квартале улиц Воронянского — Авакяна, 72-квартирный панельный дом № 14 по ул. Быховской 190-квартирный 5-типодъездный 8-9-13-15-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами социальности в квартале улиц Воронян-

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ско-Авакяна — Быховской — Радчицева.
Информация о проекте:
Строительство осуществляется в соответствии с условиями решения Мингорисполкома № 1617 от 16 июня 2011 года «Об изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства».
Объект долевого строительства — 18-этажный одноквартирный жилой дом на 136 квартир в квартале улиц Воронянского — Жуковского — Быховской — Радчицева.
Комплекс состоит из жилого дома, с размещением на 1-м этаже встроенных помещений общественного назначения, в строительно-пристроенном 2-уровневого подземного гаража-стоянки на 162 машино-места. Конструкция дома — каркасно-блочная. Наружные стены из керамзитобетонных блоков, внутренние перегородки — из керамзитобетонных блоков и кирпичной кладки. Наружная отделка — окраска акриловой краской, облицовка бетонными плитками. Высота типовых жилых этажей — 2,7 м. Все подэтажи оснащены мусоропроводом. Отделка квартир не осуществляется. Все квартиры имеют лоджии.
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, тех.подполье, другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.
Благоустройство включает озеленение территории, устройство тротуаров, дорожек, размещение площадок отдыха, детских и хозяйственных, устройство плоскостных автостоянок на 40 машино-мест.
Вышеприведенные характеристики подтверждены решением КУП «БЕЛГОСЭКСПЕРТИЗА ПО ГОРОДУ МИНСКУ» № 553-60/10 от 30.06.2010 г. Нормативный срок строительства — 24 месяца. Срок окончания строительства — I квартал 2013 года.
Жилая часть общей площадью 11 114 кв.м. Всего квартир 136:
Однокомнатные — максимальная площадь 51,10 кв.м, двухкомнатные — максимальная площадь 76,89 кв.м, трехкомнатные — максимальная площадь 104,68 кв.м.

Купон для бесплатной приватной аб'явы
ЗАПОЎНІЦЕ РАЗБОРЛІВА, ВІРАЖЦЕ І ВЫШЛІЦЕ НА АДРАС РЭДАКЦЫІ:
220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А. Тэлефон для давадак 287 17 79.

Form for coupon with fields for name, address, phone, and date.

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «МИНСКВОДСТРОЙ» за 2011 год

Table with 4 columns: № строки, Наименование показателей, Ед. изм., значение. Rows include: Выручка от реализации товаров, Себестоимость реализованных товаров, Прибыль (убыток) от реализации товаров, Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов, etc.

Уважаемые акционеры ОАО «СВІТАНАК» г. Жодино
Наблюдательный совет сообщает, что 22 марта 2012 года состоится очередное собрание акционеров ОАО «Світанак», расположенного по адресу: г. Жодино, ул. 8-е Марта, д. 1. Собрание пройдет в актовом зале административно-бытового корпуса предприятия (на четвертом этаже).

- ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году и основных направлениях деятельности Общества на 2012 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2011 году. Оценка деятельности директора за 2011 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
3. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, и выплате дивидендов за 2011 год.
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, на 2012 год и периодичности выплаты дивидендов за 2012 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Внесение изменений в Устав Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в библиотеке профкома предприятия с 15 по 22 марта 2012 года (время работы с 8.00 до 17.00).
Регистрация участников собрания будет производиться с 13.00 до 14.50 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания — 22 марта 2012 г. в 15.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 01 марта 2012 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность! УНП 600038919

ОТЧЕТ по использованию имущества Местным Фондом издания газеты «Охотник и рыболов» своего имущества за 2011 год

- 1. Учредителем Фонда является Республиканское государственное общественное объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов».
2. Имущество Фонда составляют: Основные средства — 22,7 млн. руб.; Материальные запасы — 5,5 млн. руб.; Доходы, полученные Фондом за 2011 год. — 357,0 млн. руб.
3. Расходы, понесенные Фондом на достижение общественно-полезных целей, составили 303 млн. руб.
4. Унитарных предприятий и хозяйственных обществ Фонд не имеет. УНП 100163659

ФСО «Белкоопстра» в г. Минске информирует о признании индивидуальности: «квитанции о приеме наличных денежных средств формы 1-СУ серии КС № (0881231—0881234), (0630843—0630850), (0629147—0629150), (0860756—0860760), (0883326—0883355), 0239620. УНП 100152124.

Адрес рекламы
287 17 79
Реклама для владельцев:
г. Минск, код 220013
УНП 100155376

Открытое акционерное общество «Минский домостроительный комбинат», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43, извещает акционеров о том, что 29 марта 2012 г. в 15.00 в актовом зале предприятия СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет о работе Наблюдательного совета за 2011 год.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году и основных направлениях деятельности Общества на 2011 год.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии, результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2012 году и первом квартале 2013 года.
7. Избрание членов Наблюдательного совета.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение размера вознаграждения членом Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Об утверждении локальных нормативных актов.

С проектами решения собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 22 марта 2012 года по месту нахождения Общества (инвестиционный отдел, 3-й этаж).
Регистрация участников собрания будет проводиться в актовом зале предприятия с 14.15 до 14.45.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера — нотариально заверенную доверенность).
Директор В.Н. Песецкий УНП 100258980

ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 30 марта 2012 года в 11.00 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ по адресу: г. Витебск, проспект ген. Людникова, 10.

- ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков.
2. О внесении изменений в Устав Общества.
3. О безвозмездной передаче участка тепловой сети ОАО «Красный Октябрь».
4. О согласовании сделок.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в читальном зале библиотеки с 23 марта 2012 года в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 1 марта 2012 года.
Наблюдательный совет ОАО «Красный Октябрь». Справки по тел. 8 0212 24 73 18.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Мозырьдрев» (продавец)

извещает о проведении 30 марта 2012 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-16

Table with 5 columns: № лота, Наименование, Адрес объекта, Начальная цена продажи лота, с учетом НДС, бел. руб., Задаток, с учетом НДС, бел. руб. Rows include: Односторонний рейсмусовый станок МВ-160Н, Вайма для сращивания мини-шпила инв. № 6731, Станок шлифовальный ШЛПС-2М, etc.

Продавец: Открытое акционерное общество «Мозырьдрев», 247760, г. Мозырь, ул. Социалистическая, 120. Решением хозяйственного суда Гомельской области от 01.11.2010 в отношении ОАО «Мозырьдрев» отозвано лицензия на производство. телефоны: 8 0236 35 60 28; 8 0236 35 66 01.

Шаг аукциона — 5 % от начальной цены лота. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (должника) (Открытое акционерное общество «Мозырьдрев») р/с 3012002731231, филиал № 317 ОАО «Беларусбанк» в г. Мозырь. МФО 151501678, УНП 400088836 по 28 марта 2012 года включительно. 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-16, г. Гомель в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 до даты опубликования настоящего извещения по 28 марта 2012 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.

К заявлению прилагаются следующие документы: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении (информационном сообщении); индивидуальным предпринимателем — копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации; юридическим лицом — доверенность, выданная представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), а также копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации юридического лица; иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранным государством и их административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международных организаций — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансово-хозяйственной деятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией; представителем иностранного инвестора — легализованная в установленном порядке

доверенность, документ о финансово-хозяйственной деятельности иностранного инвестора, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, без нотариального засвидетельствования; представителям гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя — доверенность. При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, представители иностранных инвесторов предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них. Невяка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается продавцу в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в срок не позднее 20 календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в сроки, определенные в договоре купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы по изготовлению и предоставлению участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, в течение 3 банковских дней с момента подписания протокола. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников до начала аукциона, в течение 3 банковских дней с момента подписания протокола. Задачи, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с действующим гражданским законодательством Республики Беларусь, Методическими рекомендациями об особенностях оценки и продажи имущества должника, находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) №144 от 29.11.2010. Дополнительная информация по телефону организатора аукциона: 8 (0232) 74 17 34, 74 89 64 и на сайте gomelobleklama.by



# ЯК ЗІМУ ПРАВЯДЗЕШ, ТАКІ ГОД ПРАЖЫВЕШ!



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Тым не менш, нягледзячы на тое, што ў прылепскай масленіцы і прысутнічалі «дзяжурныя» перацягванне каната, плаванне дошкі, карасканне на слуп, якія выяўлялі самых спрытных і моцных, у гульні ўсё ж адчувалася непадробная стыхія народнай душы. Разгульня і бязмежная. Якой не падпадліны ні клубныя сцэнарыі, ні капрыз надвор'я, ні канала з тэлевізарам дома. Бо душы ўсё ж хочацца веселасці, шчырых эмоцый і чыстай веры ў тое, што вясна сапраўды чуче і не прымусяць сябе доўга чакаць.

Вясна была і застаецца сімвалам святла і жыцця. У гэта верылі далёкія продкі, спальваючы на вогнішчы ў час масленіцы старое кола ці непатрэбныя рэчы, альбо «ляльку-зіму». Рэшткі паганства ў выглядзе спальвання «зімы» захаваліся і ў Прылепах. Гэтае дзеянне і стала кульмінацыяй хай сабе невялікага, а ўсё-ж у нечым казаннага свята провадаў зімы і сустрэчы вясны-прыжукі. А былі тут і бліны, якія нагадаваюць сонейка, і гучанне вяснянак — старэйшых захаваных песеннай спадчыны і прылепска школьнікі вывядзілі наша адвечнае вясновае «гу-у-у-у». Далёкім рэхам адгукілася ім яшчэ заснежаныя навакольных пагоркі.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара. Смалявіцкі раён.

## Наўздагон

# НЯМЫ «ОСКАР» Кіно вяртаецца да вытокаў?

Вынікі «Оскара-2011» паказалі, што ў кіно самымі важнымі з'яўляюцца не грандыёзныя спецафекты, не маштабныя здымкі і нават не бясспройгрышна сентыментальныя сцэнарыі, а ўсяго толькі мінімалізм, вяртанне да вытокаў і любові. Любові да кіно.



«Нямая» радасць рэжысёра Мішэля ХАЗАНАВІЧУСА.

На 84-й цырымоні ўручэння прэміі Амерыканскай кінаакадэміі, што традыцыйна адбывалася ў Лос-Анджэлес у кінацэнтры «Кодак», «Оскара» за найлепшы фільм 2011 года атрымала нямая стужка «Артыст» рэжысёра Мішэля Хазанавічуса. Французскі рэжысёр з заходне-славянскімі каранямі яшчэ раз даказаў усюму свету: новае — гэта добра забытае старо! «Артыст» — вышталёная стылізацыя пад нямое кіно, якое практычна перастало здымаць ужо ў 1930-х гг. Дзеянне фільма адбываецца акурат у 1927 годзе, калі гукавыя фільмы пачалі складацца сапраўды небяспечную канкурэнцыю нямым. Галівудска «зорка» нямога кіно Джордж Валентайн (Жан Дзюжардэн) не хоча нават чуць пра мікрафоны на здымачнай пляцоўцы. Ён адданы сапраўдному кіно — мастацтву, дзе значныя пластыка, міміка актёра і іншыя выяўленыя сродкі кінематографа. У яго безнадзейна закахана статыстка Пепі Мілер (якую сыграла жонка Хазанавічуса актрыса Бераніс Бежо). Яна ў простым сэнсе слова ўпала на «зорку» падчас прэм'еры фільма, і пасля гэтага лёсавызначальнага падзення яе ўласная кар'ера імкліва пайшла ўгору. Пепі набірае папулярнасць у гукавым кіно...


Агулам «Артыст» сабраў пяць «Оскараў»: найлепшы фільм, найлепшы актёр (Жан Дзюжардэн, найлепшы рэжысёр (Мішэль Хазанавічус), найлепшы арыганальны саўндтрэк і найлепшы дызайн касцюмаў. Апошнія дзве ўзнагароды насамрэч сведчаць пра тое, што «Артыст» — стылізацыя вышэйшага гатунку. Зрэшты, сыграць сёння так, як сыгралі б у нямым кіно 85 гадоў назад — таксама драгога кашце. Відаць, неадрама амерыканскай кінаакадэміі не ўстаілі і аддалі французскаму фільму столькі «Оскараў» запар. Ды яшчэ «галівудска тэма» і тое, што стужка здымалася якраз у Галівудзе, таксама адыграла немалую ролю. Першалачаткова перамога «Артыста» здавалася нечым незвычайным: фільм і так сабраў ужо мноства іншых узнагарод.

«Оскар» — вельмі спецыфічная прэмія. У першую чаргу таму, што амерыканская. У амерыканцаў сваё разуменне добрага кіно. Гэта як англійскі гумар або эстонская замазуджанасць. Тым больш радуе, што гэтым разам «Оскара» атрымаў яскрасы дзюжардэн, не перанасычаны пафасам, амерыканскай ідэяй, марай або патрыятызмам.

Разам з «Артыстам» за «Оскара» дарочы, змагаліся такія нашумелыя ўжо карціны, як: «Нашчадкі» Аляксандра Пэйна, «Дрэва жыцця» Тэрэнса Маліка, «Баявы конь» Стывена Спілберга, «Жахліва гучна і бязмежна блізка» Стывена Дольдры, «Поўнач у Парыжы» Вудзі Алена, «Прыслуга» Тэйта Тэйлара, «Чалавек, які змяніў усё» Бенета Мілера і «Захавальнік часу» Марціна Скарээза.

«Оскары» ў іншых намінацыях атрымалі: Крэйстафер Палмер (найлепшы актёр другога плана ў фільме «Пачаткоўчы»), Мэрыл Стрып (найлепшая актрыса за ролі Маргарэт Тэтчэр у фільме «Жалезная лэдзі»), Актыя Спенсэр (найлепшая жаночая роля другога плана ў фільме «Прыслуга»), «Ранга» Гора Вербінскі прызнаны найлепшым мультфільмам, а драма Іранца Азгара Фахрэдзі «Развод Надзіра і Сіміні» — найлепшым замежным фільмам. На радасць аматарам інтэлектуальных камедыяў кінаакадэмія не абмінула і Вудзі Алена. Яго бліскучая фрыльовная стужка «Поўнач у Парыжы», дзе галоўны герой пераносіцца ў Парыж 1920-х гг., аддае пачытаць свой раман Эрнэсту Хэмінгвэй і г'е каву з Сальвадорам Далі, атрымала прыз за самы арыганальны сцэнары.

Вольга ЧАЙКОўСКАЯ.



# БЫВАЙ, ЗІМА!



Фота Анатоля ПАЛОНСКАГА.

«Прыйшла вясна, Прыйшла красна, Да й з стрэх вада капле, Гу-у-у-у!»

# Кінакрокі



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

# ЛЮБОЎ, КІНО, БЛЮЗ

Уяўляеце беларускі фільм, які пачынаецца з маруднага разнаволенага блюза ў стылі крутых нетаропкіх вестэрнаў або «роўд муві»? Калі не, то гэты фільм для вас. Прэм'ера новай стужкі «Беларусьфільма» «Адзінокі востраў» эстонскага рэжысёра Пейтэра Сіма адбудзецца 1 сакавіка ў сталічным «Доме кіно». А далей з'явіцца на экраннах ва ўсіх абласных цэнтрах краіны.

«Адзінокі востраў» — гэта цудоўны прыклад паступовага пераарыентацыі нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Новы праект — чыста еўрапейская супрадукцыя. Фільм фінансаваны і здымаўся на тэрыторыі трох краін: Латвіі, Эстоніі, Беларусі. А ў арыганальна гучыць на чатырох мовах: беларускай, рускай, эстонскай, латышскай. Калі фільм будзе ўдзельнічаць у міжнародных кінафестывалях, яго мяркуюць суправаджаць англійскімі субцітрамі — каб замежныя глядачы маглі адчуць усю прыгажосць розных моў.

— Гэты фільм для нас з'яўляецца знакавым перш за ўсё па падыходзе, па вызначэнні — дзеля чаго здымаецца беларускае кіно сёння, разважае Алег СІЛЬВАНОВІЧ, генеральны дырэктар УП «Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм». — Мы спрабум гаварыць пра тое найбольш важнае, што вы-

лучае сапраўднае мастацтва, удзімае яго над сферай побытавых інтарэсаў. Усё, што нам трэба, гэта, вядома, любові. Гэта вера ў пазітыўныя змены ў сферы кінематографіі ў Беларусі і ў тое, што гэты нарэшце прывядзе нас да новага вяртання «Беларусьфільма», у якім гарманічна сплалася беларуская, руская, эстонская, латышская. Калі фільм будзе ўдзельнічаць у міжнародных кінафестывалях, яго мяркуюць суправаджаць англійскімі субцітрамі — каб замежныя глядачы маглі адчуць усю прыгажосць розных моў.

Вольга Водчыц, Уладзімір Грыцукі-малодшы і іншыя таксама здымаліся ў карціне з беларускага боку. Наогул, здымачная група была сфарміравана вельмі дэмакратычна: эстонцы, латышы, беларусы. Вядома, што аўтар сцэнарыя эстонскі Міхэль Ульман нарадзіўся і паўны час жыве ў Беларусі. А карэжны беларус аператар Вадзім Пацееў наогул настолькі добра справіўся са сваёй работай, што адразу і не пазнаеш па выяве, што фільм беларускі. Беларускі ўнёсак у стужку зрабіў і Аляксей Шадзько. Ён напісаў эксклюзіўны блюз для фільма. Блюз гэты на тэму восені ў пэўным сэнсе здае тон і рытм карціны. Але гучыць у канкрэтным кантэксце ўсё-такі неапраўдана пафасна.

## «Еўрафэст-2012»:

# НОВЫЯ ГАЛОЎНЫЯ ГЕРОІ

АДНОЙ з найбольш гучных навін мінулай пятніцы стала прызнанне фальсіфікацыі вынікаў «Еўрафэсту» — беларускага адборачнага тура на «Еўрабачанне-2012». У той жа дзень пасля спецыяльнай нарады ў Прэзідэнта было аб'яўлена, што на «Еўрабачанне» ў Баку паедзе не Алена Ланская, а гурт Litesound. З гэтай нагоды была сабрана прэс-канферэнцыя з удзелам гурта Litesound і кіраўніцтва «Еўрафэсту».

— Калі я пачу гаварыць «дзякуй» усім, каму хачу, то могуць прайсці суткі, — не стрымлівае эмоцый саліст гурта Litesound Дзмітрый КАРАКІН. — Перамога на «Еўрафэсце» — усё нас і, не пабоюся гэтага слова, усяго беларускага народа. Дзякуй усім, хто выступіў за справядлівасць. Зараз мяне перапаўнае пачуццямі любові да ўсіх вас, да ўсёй Беларусі.

Выканаўчы прадзюсар «Еўрафэсту» Анастасія Ціхановіч у прысутнасці журналістаў перадала гурту Litesound дыплом пераможцаў і галоўны прыз конкурсу — сіноўю птушку, якую спявае Алена Ланская днямі вярнула на Белтэлерадыёкампанію.

— Мне па-чалавечы шкада Алену Ланскую, — гаворыць кіраўнік праекта «Еўрафэст» Аляксандр ЦІХАНОВІЧ. — Што датычыць хлопцаў, то я іх віншую і ведаю, што яны прафесійна, годна і з гонарам прадставяць краіну на конкурсе «Еўрабачанне». Я заўяўляю адкрыта: паводле галасавання журы менавіта Litesound атрымалі першае месца, а Ланская — другое.

Між тым адказу на галоўнае пытанне — якім жа чынам прагаласавалі тэлеглядачы і як так атрымалася, што вынікі галасавання фальсіфікавалі — так і не прагучала.

— Насамрэч, апошнія два тыдні гэтыя пытанні на наш адрас задаюць абсалютна ўсе, — адказвае Анастасія Ціхановіч. — Мы і самі хачелі б ведаць, як гэта адбылося. Але мы — выканаўчы прадзюсар і кіраўнік праекта — займаемся толькі мастацкай часткай конкурсу, яго напавеннем і прамацаваннем. Вынікі галасавання і іх арганізацыя — не ў нашай кампетэнцыі.

— Правайдары, «Белтэлекам» — вось хто забеспечыў падлік усенароднага галасавання, — дадае Аляксандр Ціхановіч. — Акрамя мяне, кіраўнік праекта «Еўрафэста», які адказвае за адбор і падрыхтоўку артыста, ёсць і іншыя арганізатары — кіраўніцтва «Белтэлерадыёкампаніі», «Еўрабачання», якія адказваюць за ўсё астатняе. Спачатку трэба разабрацца ў іерархіі, а пасля і адрасаваць свае пытанні.

Як зазначыла напрыканцы прэс-канферэнцыі Анастасія Ціхановіч, сітуацыя, калі глядачы не задаволены галасаваннем нацыянальнага адбору на «Еўрабачанне», узнікае кожны год у кожнай краіне. Дзмітрый Каракін жа на пытанне аб магчымых змене конкурснай песні дадаў:

— Тэкст песні «We Are The Heroes» («Мы — героі») атрымаўся лёсавызначальным. Таму не хочацца яе мяняць — гэта добры козыр для нашай раскруткі на конкурсе «Еўрабачанне».

Ілья ЛАПАТО.

## СЕННЯ

Месяц  
Першая квадра 1 сакавіка.  
Месяц у зор'і Цяльца.

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	8.02	18.43	10.41
Віцебск	7.54	18.31	10.37
Магілёў	7.52	18.33	10.41
Гомель	7.47	18.32	10.45
Гродна	8.17	18.59	10.42
Брэст	8.15	19.02	10.47

### Імяніны

Пр. Ефрасіні, Сафіі, Анісіма, Аўсяя, Івана, Мікалая, Міхаіла, Пятра.

К. Антаніны, Людмілы, Антона, Макара, Рамана.

**НАДВОР'Е на заўтра**

Гора	Тэмпература	Аб'ясненні
Віцебск	-7...-5°C	— німа прыкметных геамагнітных узрушэнняў
Гродна	-3...-1°C	— невялікія геамагнітныя узрушэнні
Мінск	-6...-4°C	— слабая геамагнітная бура
Магілёў	-9...-7°C	
Брэст	-3...-1°C	
Гомель	-11...-9°C	

**У суседзяў**

Гора	Тэмпература
Варшава	+7...+8°C
Вільнюс	+2...+4°C
Кіев	-3...-1°C
Масква	-6...-4°C
Рыга	+1...+3°C
С. Пецярбург	-3...-1°C

## Усмінемся

— Ты чаго такая нервова? Што здарылася?  
— Падарыла мужу на 23 лютага набор рыбалоўных блешань.  
— Ну, усё правільна. Ён у цябе ўжо пяць гадоў кожныя выхадныя на рыбалку ездзіць. Што не так?  
— Ён яго ў руках круціў, круціў і пытаецца: «А што гэта такое?»

Здарэнне. Кіроўцы двух аўтазакватараў пабіліся 3-за «Мерседэса».

Капітан — сяржанту:  
— Сяжант! Хочаце атрымаць лейтнанта?  
— Вядома, хачу!  
— Вось адрас, паедзеце і забяраце лейтнанта Іванова з выцяярэзніка.

Карова стала прычынай аварыі на трасе. Мала таго, што гэта каза купіла сабе праў, дык гэта авечка яшчэ і ездзіць не ўмее.

Мама з дачкой заходзяць у краму. Мама:  
— Што табе купіць?  
Дачка:  
— Яшчэ не ведаю, але дэве.



## GAZ

www.belgaz.by

Все, что нужно для вашего автомобиля ГАЗ - есть у нас!

**Брестская область:**  
г. Брест, ул. Сикорского, 45 (0162) 44 86 99  
Брестская обл., г. Береза, ул. Ленина, 108/3 (01643) 4 21 45  
Брестская обл., г. Пинск, ул. 60 лет Октября, 15 (0165) 34 25 24, 34 22 00  
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Пролетарская, 48 (0163) 48 45 82

**Витебская область:**  
г. Витебск, пр. Строительный, 11 (0212) 23 85 40  
Витебская обл., г. Полоцк, ул. Строительная, 15 к. 2 (0214) 43 57 55

**Гомельская область:**  
г. Гомель, ул. Могилевская, 15 (0232) 63 99 80  
Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Советская, 18 (02345) 4 60 27, 4 60 26  
Гомельская обл., г.п. Октябрьский, пер. Озерный, 2 (02357) 5 20 85, 5 11 09  
Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Козлова, 50-1 (01793) 5 35 83, 3 20 08

**Гродненская область:**  
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60ж (0152) 74 11 91, 74 26 66, 74 40 14.

**Минская область:**  
г. Минск, ул. Бабушкина, 25 (017) 291 83 42  
г. Минск, ул. Лутыцкая, 11 (017) 220 63 64  
г. Минск, ул. Игнатенко, 2/1 (017) 203 61 92  
г. Минск, ул. Филимонова, 25 б (017) 389 70 55, 389 70 56  
Минская обл., г. Клецк, ул. Казарменная, 8 (01793) 5 35 83  
Минская обл., г. Борисов, ул. Дзельцовская, 58 (0177) 79 38 01, 79 55 52

**Могилевская область:**  
г. Могилев, ул. Димитрова, 3 8 (0222) 42 38 31

GAZ «ТД БелАвтомобили» «Белгас» УНП 101161433 000 «Рисурствоз» УНП 890302055  
GAZ «Знаць» АЗМотобили УНП 20681149 ЗАО «БелАвтомобили» УНП 20020771  
GAZ «Літоў» АЗМотобили УНП 20101992 СЗАО «Фірма «Сігма» УНП 2011412  
0000 «Антарэ» Белгас УНП 20020551 000 «Гомель» УНП 40349991  
000 «Польск» АЗМотобили УНП 49041350 ЗАО «Юбілей» АЗМотобили УНП 40023398  
GAZ «Могилев» УНП 40042018 УНП «Архивизм» УНП 20611620